

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 199 (5275)

ПАНЯДЗЕЛА

2

ВЕРАСНЯ

1935 г.

год выдання XVIII

## С Ё Н Н Я

АБ ХОДЗЕ МАЛАЦЬБЫ — ПАСТАНОВА БЮРО ЦК КП(б)Б.

ТАВ. К. Е. ВАРШЫЛАЎ ВЯРНУОУЯ У МАСКВУ З БЕЛАРУС-КАЯ ВАЕННАЙ АКРУГІ.

АРТЫКУЛЫ: ПЕРАДАВЫ—ДА ЗІМЫ РЫХТАВАЦЦА НЕАДКЛАД-НА. Е. ХЕЙФЕЦ — ШКОЛЫ БССРК НОВАМУ НАВУЧАЛЬНАМУ ГО-ДУ.

Пролетары ўсіх краін, злучайцеся!

## Н У М А Р Ы:

XXI МІЖНАРОДНЫ ЮНАЦКІ ДЗЕНЬ У БССР. КАРЭСПАНДЭНЦЫ: А. МІКУЦКІ — ГРУБЫЯ СКАЖЭННІ ПРЫ ЗЕМЛЕУПАРАДКАВАННІ;

Р. ДОДЗІН — ШТО ПАКАЗВАЕ ПАЎТОРНАЯ ПРАВЕРКА.

НА ТЭМЫ ДНЯ — КУЛЬТТАВАРЫ — У КОЖНАЕ СПАЖЫЎТА-ВАРЫСТВА.

АНГЛІЯ ПЕРАГАРАДЖАЕ ДАРОГУ ІТАЛІ.

## ДА ЗІМЫ РЫХТАВАЦЦА НЕАДКЛАДНА

У лістападзе 1934 года ЦК КП(б)Б пры праверцы баракаў Белдзяржбуду выявіў агіднае іх у той час становішча і поўную непадрыхтаванасць да зімы. Не лепшы малянак быў выяўлен ЦК КП(б)Б і ў бараках Белдрэса і аршанскага ільнокамбіната.

З гэтых фактаў ЦК зрабіў урок для ўсёй нашай партарганізацыі і вынес спецыяльную пастанову, у якой папярэдзіў дырэктароў, профсаюных і партыйных работнікаў аб іх персанальнай адказнасці за падрыхтоўку баракаў да зімы.

Сам факт праверкі баракаў непасрэдна ЦК КП(б)Б, факт паставоўкі гэтага пытання на пасяджэнні бюро ЦК, докравы сведчыць аб той вялікай увазе і тым вялікім палітычным значэнні, якое, следуючы ўказанням тав. Сталіна, надае наша партыя клопатам аб жылых людзях, аб задавальненні іх патрэб.

Іменна з гэтага боку і трэба разглядаць увесь комплекс пытанняў, звязаных з падрыхтоўкай да зімы. Чалавек і яго праца павінны з'яўляцца рашаючым фактарам пры намячэнні і правядзенні гэтых мерапрыемстваў. Выходзячы з гэтага, у першую чаргу павінна быць забяспечана поўная гатоўнасць усіх цэхаў да зімы, бесперабойная работа прадпрыемства, узорная арганізацыя працы. Іменна на жывым людзям, кадрам трэба стварыць зімой усе ўмовы для культурнай работы ў цэху, а таксама забяспечыць культурнае і цёплае жыллё, аказаць усямерную дапамогу па індывідуальнаму рамонту кватэр.

Да зімы трэба рыхтавацца неадкладна па ўсіх прадпрыемствах, на транспарце, у рабочых кватэрах і культурна-бытавых установах.

На вялікі жаль, матэрыялы, якімі распалагае рэдакцыя, гавораць, што і цяпер мы маем на ра-...

У гэтым годзе мы маем некаторае паліпшэнне ў справе забеспячэння працоўных будаўнічым матэрыялам для індывідуальнага рамонту. Узяць хаця-бы факт адкрыцця ў Менску і іншых гарадах спецыяльных магазінаў па рознічнаму гандлю будаўнічымі матэрыяламі. Аднак, дробны, бягучы ремонт рабочых кватэр у гэтым годзе ідзе таксама дрэнна. Адною з прычын гэтага з'яўляецца тое, што многія заводскія арганізацыі і жакты самаўхіліліся ад справы арганізацыі рабочых мас на правядзенне бягучага рамонту ў сваіх кватэрах. Не рэдкі выпадкі, калі рабочы, закупіўшы будаўнічы матэрыял у дзяржаўным магазіне па адносна таннай цэне, у той-жа час павінен пераплатваць вялікія грошы пяннікам, сталярам, абойшчыкам, малярам, шкліарам, наймаючы іх неарганізавана, паасобку. У той-жа час усе жакты маюць поўную магчымасць забяспечыць арганізаваным парадкам рабочую сіду, патрэбную для рамонту, калі не за свой кошт, дык ва ўсякім выпадку не парваць цэнах, а па профсаюных распісках.

Слабая масавага работа сярод пайнікаў жактаў з'яўляецца прычынай зусім недастатковага прыцягнення на ремонт сродкаў саміх пайнікаў. Дзе-ні-дзе жывуць яшчэ і ўтрыманскія настроі: моў, увесць дробны ремонт зрабіць за кошт прадпрыемства ці жактаў. Безумоўна, некаторую дапамогу ў правядзенні бягучага рамонту павінны аказаць рабочым і гаспадарнікі і жакты і касы ўзаемадапамогі. Але асноўнае ў паслядоўным правядзенні дробнага рамонту і поўнай падрыхтоўкі рабочага жылля да зімы вырашае арганізацыя самадзейнасці саміх рабочых мас. Гэта павінны зразумець у першую чаргу ўсе профсаюныя арганізацыі і жакты і зрабіць для сябе адпаведныя практычныя вывады.

Адказным ўчасткам у справе

## АБ ХОДЗЕ МАЛАЦЬБЫ

ПАСТАНОВА БЮРО ЦК КП(б)Б

ЦК лічыць становішча малацьбы зернавых па рэспубліцы зусім незадавальняючым. На 25/VIII абмалочана ўсяго 36 проц. да эжатага 98 проц. ураджаю. Асобныя-ж раёны, як Багушэўскі, Дрысенскі, Асвейскі, Заслаўскі, Дзялжынскі, і інш. абмалочылі 11-22 проц. Такі мізэрны абмалот гаворыць аб адсутнасці патрэбнай работы на месцах па эвозцы з поля і сущы зернавых, што пагражае буйнейшымі стратамі.

ЦК адзначае, што кіраўніцтва МТС адстаючых раёнаў (дырэктар, нам. дырэктара па палітчастцы) недапушчальна слаба арганізуюць работу малатарань (у Асвейскай МТС 17 малатарань за 10 дзён намалочылі 286 тон зярна). Адсутнічае ўсялякая барацьба з аварыйнасцю машын па прамой надбайнасці і варварскімі адносінамі да машын.

ЦК лічыць, што такое становішча са справай абмалоту далей нецягліма і абавязвае РК і РВК і дырэктароў МТС ажыццявіць на справе ўказанні ЦК аб кругласу-

точнай работе малатарань, у прыватнасці рашуча знішчыць практыку раду калгасаў спыняць малатарню на 10—12 гадзін для ўборкі намалочанага зярна. Работа павінна быць арганізавана так, каб ўборка зярна праводзілася адначасова з малацьбой — па меры накаплення зярна.

Даручыць Наркамзему ўсталяваць матэрыяльную і адміністрацыйную адказнасць да асоб, вінаватых у паломках і аварыях як на месцы работы малатарань, так і пры перакідцы малатарань з калгаса ў калгас. Папярэдзіць дырэктароў МТС, што за далейшыя паломкі і аварыі малатарань і рухавікоў па надбайнасці асоб, абслугоўваючых іх, будуць несці асабістую адказнасць дырэктары МТС.

За зусім незадавальняючую работу асвейскай МТС па малацьбе, частыя аварыі трактароў і малатарань, абвясціць вымову дырэктару МТС тав. Радзіонаву і папярэдзіць яго, што калі ім не будуць хутка і рашуча знішчаны ўказаныя недахопы, ўстане пытанне аб

зняцці з работы яго і выключэнні з партыі.

Папярэдзіць партыйна-савецкае кіраўніцтва Багушэўскага, Дрысенскага, Асвейскага, Заслаўскага, Дзяржынскага і другіх адстаючых па абмалоту раёнаў, што яны ў бліжэйшыя-ж дні абавязаны рашуча ўзмацніць тэмпы абмалоту, а значыць хуткай эвозкі з поля і сущы снапоў і поўнага скарыстання малатарань, тым самым забяспечваючы своечасовае і датармінавае выкананне абавязковых паставак і ссылкі насенных фондаў. Далейшае адставанне ў абмалоте будзе расцэнывацца ЦК, як няўменне па-большэвіцку змагацца за высокі ўраджай.

Абавязаць Наркамзем дакладна правесці работу Белсельснаба і Ватозачасцызбыту па снабжэнню МТС неабходнымі запаснымі часткамі да трактароў, малатарань, а таксама снабжэнне МТС аўтолам і гаручым, прымаючы неадкладныя меры разам з зацікаўленымі арганізацыямі па знішчэнні ўсіх ўскрытых недахопаў і ўпушчэнняў.

## XXI міжнародны юнацкі дзень у БССР

# Шагае маладосць

Кожная наша новая дэманстрацыя — паказ нястомнай бацьрасты, усё растучай сілы нашай вялікай радзімы і яе людзей — ударнай інтэрнацыянальнай брыгады міжнароднага пролетарыята. Багацце фарбаў дэманстрацый усё павялічваецца. Яны з'яўляюць сваёй свежацю, выдумкай, большэвіцкім зместам.

Учора сонца не свіціла, але-ж вуліцы былі поўныя сонечнай радасці. Молодзь ордэнаноснай сталіцы БССР у святочных касцюмах і сукенках, у беласнежных тканінах, каларовым шубу.

Загучэлі аркестры, загрымелі піонерскія барабаны. Балонч рушылі к сваім зборным пунктам. Вось Дом Урада. Ля помніка Леніна спявае група сакратароў райкомаў комсомола, якія зараз знаходзяцца ў Менску. У іх кругу —

У сінх камбізонах міма трыбуны праходзяць лётчыкі, парашутысты, плянерысты менскага аэраклуба імя Молакава. Большасць іх займаецца ў гуртках без адрыву ад вытворчасці. За імі ідуць юныя авіямадэлісты. У паднятых рўках — мадэлі планераў і самалётаў.

Шэсьці рабочых калон адкрывае завод імя Варашылава. Уперадзе рабочыя нясуць велізарны партрэт таварыша Сталіна. За ім — партрэт ордэнаноснага тт. Гікало і Галадзеда. З жывых кветак надпіс — «Прывітанне Сталіну!» Затым правосюць партрэт тт. Варашылава, Кагановіча, Косарэва. Нясуць макеты кніг — Маркса, Леніна, Сталіна. Ідуць рабочыя заводы імя Кірава. У першых радах — вучні партыйных школ. У іх рўках томікі твораў Леніна.

Праходзіць яшчэ і яшчэ шматлікія калоны. У іх рэдах пакажыцца рабочыя і работніцы якіх

«На асфальт уступае новая калона — швайнікі «Окцябра». Яны нясуць велізарны значок варашылаўскага стралка — сімвал поспехаў савецкай моладзі ва ўзмацненні абароназдольнасці краіны; з'яўчынну ў асаовіхкімаўскай форме з вінтоўкай, гатовай к бою. Зноў жывы значок «ГПА». І, нарэшце, на спецыяльным памосце веласіпедыстка.

Малатаўцы нясуць парашутную вышку. У сінім камбізоне стаіць дзівічынна, вась-вось яна прыгне ўніз...

Шагаюць студэнты політэхнічнага інстытута з вінтоўкамі за плячымі. Рухаюцца студэнты вышэйшых навучальных устаноў. «За вучобу на «выдатна!» — сустракаюць іх члены ўрада.

Праходзіць яшчэ і яшчэ шматлікія калоны. У іх рэдах пакажыцца рабочыя і работніцы якіх

## ТАВ. ВАРШЫЛАЎ ВЯРНУОУЯ У МАСКВУ З БЕЛАРУСКАЯ ВАЕННАЙ АКРУГІ

Народны камісар абароны тав. К. Е. ВАРШЫЛАЎ вярнуўся ў Маскву з паездкі па Беларускай ваеннай акрузе, дзе правяраў работу часцей, размешчаных у Оршы, Бабруйску, Барысаве і іншых пунктах.

Па заданніях наркома былі праведзены вучэнні, паказаныя эважуацкую работу часцей, цалкам асаюіўшых сваю складзеную зброю і высокакачэсную баявую тэхніку.

У авіялучэнні, якім камандуе тав. ПЕТУХІН, нарком гутарыў з камандзірамі часцей і выступіў з прамовай перад усім выстраеным на аэрадроме асабістым складам элучэння. Промова наркома абароны, паставіўшага рад значных пытанняў для ўсёй арміі ў цэлым і для ле авіяцыі, у прыватнасці, была праслухана з велізарным уздымам і ўвагай.

Тав. Варашылаў правесіў таксама баявую падрыхтоўку мотамеханічных элучэнняў, якімі камандуюць т. т. ТЫЛТЫНЬ і ПАУЛАЎ, і іншых вайсковых часцей. Знаёмчыся з жыццём байцоў і начальніцкага складу мотамехэлучэння тав. Паўлава, тав. Варашылаў падрабязна аглядзеў пубудаваны ў гэтым годзе для гэтага элучэння дом Чырвонай арміі, адзначыўшы вялікія вартастві гэтай найлепшай і культурнай будоўлі. Будынак гэты з велізарным глядзельным залам, мноствам пакояў для заняткаў, спартыўным за-

светлы, з'яўляецца значным укладам у культурную работу з камандзірамі і байцамі.

Правяраючы падрыхтоўку часцей, тав. Варашылаў знаёміўся таксама з палітычным і агульна-культурным развіццём байцоў.

Ва ўсіх сваіх выступленнях і шматлікіх гутарках з пасобнымі групамі чырвонаармейцаў і начальніцкага складу тав. Варашылаў падкрэсліваў неабходнасць упорнай і сістэматычнай работы над сабой і ўсебаковага культурнага росту.

У часе паездкі нарком неаднаразова адзначаў найлепшае становішча і добра наладжаную службу эксплаатацыі дарог у Беларусі, якая можа ў гэтых адносінах служыць узорам многім рэспублікам і абласцям.

Паездка наркома па Беларускай ваеннай акрузе насіла характар народнага свята. Працоўныя пры прыезде тав. Варашылава масамі выходзілі з усіх бакоў вітэць наркома. Ва ўсіх часцях тав. Варашылава з велізарнай любоўю сустракалі таксама жонкі і дзеці камандзіраў.

Народнага камісара суправалжалі ў паездцы: старшыня Савета Народных Камісараў Беларускай рэспублікі тав. ГАЛАДЗЕД, камандуючы войскамі Беларускай ваеннай акругі тав. УБАРЭВІЧ, нач. ПУОКР БВА тав. СМІРНОЎ і намеснік начальніка войскамі БВА тав. ЦІПАН, кафе, бліскуча абсталаваны і

## Прывітанне ВЦСПС канферэнцыі англійскіх профсаюзаў

Сакратар Усесаюзнага цэнтральнага савета профсаюзаў тав. Швернік адправіў наступную тэлеграму канферэнцыі англійскіх профсаюзаў, якая адкрылася 2 верасня.

«Усесаюны цэнтральны савет прафесіянальных саюзаў, які прадстаўляе 19,5 млн. членаў профсаюзаў, плё брадкае прывітанне 67-й канферэнцыі англійскіх профсаюзаў у Маргейце.

ВЦСПС упэўнен, што ваша канферэнцыя дапаможа аб'яднанню ўсіх сіл пролетарыята ва ўсім свеце для барацьбы супроць наступлення фашызма і вайны».

(БЕЛТА).

Італа-абісінскі канфлікт

## АНГЛА-АМЕРЫКАНСКАЯ КАНЦЭСІЯ У АБІСІНІ

на жылых людзей, кадром трэба стварыць з'ёмой усе ўмовы для культурнай работы ў пэчу, а таксама забяспечыць культурнае і пэлае жыллё, аказаць усямерную дапамогу па індывідуальнаму рамонту кватэр.

Да з'ёмы трэба рыхтавацца пэдакладна па ўсіх прадпрыемствах, на транспарце, у рабочих кватэрах і культурна-бытавых установах.

На вялікі жаль, матэрыялы, якімі распалагае рэдакцыя, гавораць, што і цяпер мы маем на радзе ўчасткаў зусім недавальваючае становішча з падрыхтоўкай да з'ёмы. Не ўлічылі леташніх урокаў кіраўнікі будаўнічых арганізацый. Менскія інтэрнаты рабочых-будаўнікоў і на сёнешні дзень яшчэ не абсталяваны і ніякай падрыхтоўчай работы да з'ёмы там не праводзіцца.

Бестурботнасць у гэтай галіне працягваюць і кіраўнікі гомельскага завода «Пролетарый» імя Кірава, менскай лампавай і галантарнай фабрыкі імя Фрунзе і многіх іншых прадпрыемстваў. Пабытыя шыбы, дзіравыя дахі, няспраўная вентыляцыя, не падрыхтаваны анал—гэты малюнак знаём многім нашым прадпрыемствам. «Да з'ёмы яшчэ далёка, паспеем» — вось звычайнае «спраўданне» гэтых гора-кіраўнікоў, якія забылі леташнія ўрокі.

Вельмі адказныя задачы ў справе арганізацыі сустрэчы з'ёмы ўскладаюцца на наш транспарт. З'ёмой не толькі не павінна быць паслаблена работа па пагрузцы і перавозцы грузаў, а яшчэ больш узмоцнена. Ключ да вырашэння гэтай задачы — перабудова работы транспарта на сталінскі стыль — у рэалізацыі зусім канкрэтных указанняў панах тав. Кагановічам на апошняй нарадзе работнікаў чыгуначнага транспарта (аб падрыхтоўцы і арганізацыі барацьбы са снежнымі заваямі, рамоне дэпо, ацяпленні паравозаў, абсталяванні вадаснабжэння, з'ёмовая змазка вагонаў і т. д.), мабілізацыі ініцыятывы і жыццёвага вопыту ўдарнікаў транспарта. Задача нашых гарадскіх і заводскіх арганізацый, а таксама і калгасаў, аказаць транспарту ў парадку шэфства максімальную дапамогу ў справе падрыхтоўкі да з'ёмы.

Вельмі дрэнна рыхтуюцца да з'ёмы горжылісяючы і жакты. Планававы капіталы і бягучы рамонт выконваецца пэна недавальнаючымі тэмпамі і ў Менску, і ў Гомелі, і ў Магілёве. Многія рабочыя пераселены з дамоў і кватэр, у якіх робіцца капіталы рамонт, доўгі час прымушаны жыць у карыдорах, кухнях і ў іншых нежылых памяшканнях. А рамонтныя арганізацыі працуюць літаральна чарапашнымі тэмпамі. Над імі не капае!

фарабы дэманстрацыі усё дэваліруюцца. Яны з'яўляюць сваёй свежацю. выдумкай, большавіцкім зместам.

Учора сонца не святліла, але-ж вуліцы былі поўныя сонечнай радасці. Моладзь ордэнавогай сталіцы БССР у святочных касцюмах і сукенках, у беласнежных тканінах, каларовым шоўку.

Загучалі аркестры, загрымелі піонерскія барабаны. Калонч рушылі к сваім зборным пунктам. Вось Дом Урада. Ля помніка Леніна спявае група сакратароў райкомаў комсамола, якія зараз знаходзяцца ў Менску. У іх кругу — загадчык аддзела прамысловасці і транспарта ЦК КП(б)Б тав. Готфрыд. Круі пашыраецца, пачынаюцца пляскі.

6 гадзін вечара. На трыбуну падмаюцца тт. Галадзе, Саак'ян, Рыскін, Готфрыд, Амбражунас, Кудзелька, Жуківіч, Стукалаў, Галкоўскі.

Уводзілі гарністы граюць «зару». Чуецца грукат барабанаў, і па асфальту пляца імя Леніна праходзяць першыя калоны.

Якія вясёлыя твары. Дзеці смяюцца. «Нахай жыць маладосць!» — гэтым лозунгам сустракае калону тав. Галадзе. Яму ў ажаз нясецца раскацістае «Ура» Дзеці махаюць ручкамі членам урада, радасна вітаюць кіраўнікоў рэспублікі. Школьнікі нясуць партрэты правальроў, абвітыя кветкамі і зяленню. Вось прашеслі вялікія мастацкія партрэты таварыша Сталіна. Многія з іх упрыгожаны жывымі кветкамі. Асабліва многа партрэтаў нашага правальра ў калоне 37-й сталінскай школы. 25-я школа нясе шчыры сцяжкі. «За паспяховае вучобу!» — гэтым лозунгам праважае тав. Галадзе радасную дзетвару.

Аркестр прае авіяцыйны марш.

Адказным участкам у справе падрыхтоўкі да з'ёмы з'яўляецца забяспечэнне апалам ак нашай прамысловасці, так і працоўных. Праўда, у гэтым годзе ў параўнанні з мінулым некалькі лепшае становішча з заводам дроў. Аднак, прычын для самазаспакаення няма ніякіх. Вось менскі гартон на сёнешні дзень завёз толькі 52,3 проц. плана, а раздлаў працоўным толькі 36,2 проц. плана.

Пачэсная задача стаіць і перад нашымі гандлёвымі арганізацыямі: своечасова забяспечыць магазіны з'ёмовым асартыментарам, задаволіць вялікі попыт працоўнага спажыўца. У гэтай галіне асабліва шчыльная сувязь гандлёвых арганізацый павінна быць з сама-тужнай кааперацыяй. Задача апошай — пераклучыць свае арцелі на выраб тавараў шырска-жыва з'ёмовага асартыменту.

Мы застанавіліся на асобных пытаннях падрыхтоўкі да з'ёмы. Само сабой зразумела, што яна павінна адчувацца літаральна на кожным участку нашай работы. На ўсіх прадпрыемствах і ўстановах павінны быць распрацаваны з удзелам шырокіх мас зусім чыстныя планы падрыхтоўкі да з'ёмы. Улічыўшы памылкі і недахопы мінулага года, трэба максімальна мабілізаваць ініцыятыву і жыццёвы вопыт рабочых, іх самадзейнасць.

Задача профсаюжных арганізацый — забяспечыць штодзённым масавы рабочы кантроль за выкананнем кожнага пункта плана падрыхтоўкі да з'ёмы. Правяраць выкананне намечаных мерапрыемстваў не кампанийскі, а штодзённа, звярнуўшы асаблівую ўвагу на якасць падрыхтоўкі. У прыватнасці трэба шырока скарыстаць леташнюю спартыўку прыёму рамонт кватэр спецыяльнымі камісіямі з непасрэдным удзелам саміх жыкароў.

Ступенню разгортвання і якасцю падрыхтоўкі да з'ёмы зараз правяраецца кожны гаспадарнік, кожны партыйны і профсаюжны работнік, як ён зразумеў і як на справе рэалізуе ўказанні вялікага правальра нашай партыі і ўсіх працоўных таварыша Сталіна аб уважлівых адносінах і клопатах да жывых людзей, да кадраў.

Шэсце рабочих калон адкрывае завод імя Варашылава. Упералдзе рабочыя нясуць велізарны партрэт таварыша Сталіна. За ім — партрэты ордэнавоцаў тт. Пікало і Галадзе. З жывых кветкак надліс «Прывітанне Сталін!».

Затым правяраць партрэты тт. Варашылава, Кагановіча, Косарэва. Нясуць макеты кніг — Маркса, Леніна, Сталіна. Ідуць рабочыя заводу імя Кірава. У першых радках — вучні партыйных школ. У іх руках томікі твораў Леніна.

З'яўляецца з'яно самалётаў. Зрабіўшы прывітальны круг над пляцам, яны скідаюць букеты жывых кветкак.

Рабочыя «Комунаркі» нясуць партрэты Маркса, Энгельса, Леніна і Сталіна. У аграмадным значку «ГПА» — жывая дзяўчына, Гэта — ударніца фабрыкі парашутыста тав. Ляшкевіч. На п'едэстале правяраць дзяўчыну, якая абавіраецца рукай аб том Леніна. Зноў нясуць макеты кніг Маркса, Энгельса, Леніна, Сталіна, падручнікі фізікі, матэматыкі, географіі. Над падамі — раскрытая кніга з надпісам:

«Ленін сказаў: вучыцца, вучыцца і вучыцца!»

Гарбарнікі «Большэвіка» правяраць каларовыя парашуты, малэлі самалётаў. Набліжаецца калона рабочих фабрыкі імя Кагановіча. На чале — работніцы, аяранутыя ў матроскія касцюмы. Яны сігналізуюць сцяжкімі. Шчотачнікі правяраць зямны шар, акаваны ланцугамі капіталістычнай эксплуатацыі. Толькі на адной шостаі частцы зямнага шара вольна і горла развіваецца чырвоны сцяг дыктатуры пролетарыята.

Святая ў Віцебску

ВІЦЕБСК 1 верасня (БЕЛТА). Весела і радасна святкаваў Віцебск XXI Міжнародны юнацкі дзень. У 12 гадзін 30 мінут пачаўся парад дэманстрацыя, у якой прынялі ўдзел звыш 20.000 чалавек. Дэманстрацыя прайшла пад лозунгам: «Радартуем любімаму Сталіну». Першай каля трыбуны на пляцу Леніна прайшла двухтысячная зводная комсамольская дывізія. Атрад за атрадам ішлі варашылаўскія стралкі, маракі, парашутысты, якія неслі планер і парашутыстку Тамару Рудак з парашутам.

За імі ішла калона піонераў і школьнікаў, аформленая на тэму: «Як мы правялі летні адпачынак і з чым мы прыйшлі да новага навучальнага года».

Потым чыгуначнікі — яны неслі малэлі самалётаў-гігантаў. У кветках утапалі калоны моладзі фабрыкі «КІМ» і імя Клары Цэткін».

ДВАЦЦАШТЫСЯЧНАЯ ДЭМАНСТРАЦЫЯ У ГОМЕЛІ

ГОМЕЛЬ, 1 верасня. (БЕЛТА). У 4 гадзіны дня вуліцы Гомеля запоўніліся масамі па-святочнаму аяранутай моладзі і дарослых рабочих. На дэманстрацыю, прысвечаную Міжнароднаму юнацкаму дню, з'явілася не менш 20.000 чалавек. На чале калон — фіз-

культуры і з эмблемамі. Маса жывых кветкак.

На Совецкай плошчы адбыўся вялікі мітынг. На мітынг гомельскаму аэраклубу быў уручан сцяг ЦК ЛКСМБ, ЦС Асоавіяхіма і ЦСПСБ. Вечарам адбыліся масавыя гуляні.

Прыжок 17 парашутыстаў

ЖЛОБІН, 1 верасня. (Кар. «Звязды»). Сёння вечарам працоўныя Жлобіна і раёна арганізавана адсвяткавалі XXI Міжнародны юнацкі дзень. У свяце прынялі ўдзел два самалёты бабрыйскага аэраклуба імя Сленнёва. Пасля мітынга лётчыкі паднялі ў паветра лепшых рабочих і калгаснікаў раёна.

У часе мітынга на гарызонце з'явіўся магутны самалёт, які свінуў 17 парашутыстаў. Пад бурным апладысментам сабраўшыхся мужных парашутыстаў благаналучна прыземліліся. Пачаўся збор сродкаў на ўзмацненне грамадзянскай авіяцыі. Лепшы ўдарнік Жлобінскага дэпо т. Януш, якога каталі па самалёце, першым даў свой ўзнос.

Святая закончылася калгаснай спартыўкай, у якой упершыню прынялі ўдзел ударніцы-калгасніцы.

Італія абісініскі канфлікт

АНГЛА-АМЕРЫКАНСКАЯ КАНЦЭСІЯ У АБІСІНІ

НЬЮ-ІОРК, 31 жніўня. (БЕЛТА). «Асошыяйтэд прэс» у паведамленні з Адыс-Абебы прыводзіць змест пагаднення аб канцэсіі, прадастаўленай англа-амерыканскай фірме «Афрыкен эксплорэйшн энд Дэвелопмент кампані» («Кампанія па эксплуатацыі і развіццю прыродных багаццяў Афрыкі»). Гэта кампанія, зарэгістраваная ў ЗША, атрымоўвае выключнае права на распрацоўку нафты і другіх прыродных багаццяў на ўсходняй палове Абісініі на 75 год, пасля чаго пабудаваныя кампанія будынікі і іншая маёмасць пераходзіць ва ўласнасць абісінскага ўрада. Згодна пагаднення, кампанія павінна пачаць геалагічную развед-

ку не пазней чым праз год пасля падпісання пагаднення і пачаць бурэнне на працягу 5 год. Кампанія павінна пачаць пабудаванне нафта-правода да Уабірэжжа, як толькі гэта будзе выгодна з камерцыйнага пункту гледжання і калі атрымае доступ к падыходзячаму порту.

Пагадненне дазваляе кампаніі ўвозіць усё неабходнае абсталяванне без пошлі на працягу 21 года і ўтрымліваць уласную ўзброеную ахову.

Як паведамляе «Асошыяйтэд прэс», Фрэнсіс Рыкет, які ўзначальвае кампанію, з'яўляецца лонданскім прамыслоўцам.

Англія перагараджае Італіі дарогу

БЕРЛІН, 31 жніўня. (Інф. «Правды»). Паведамленні аб прадастаўленні абісініскім урадам англа-амерыканскаму сіндыкату канцэсіі выклікалі тут сенсацыю. Увесь друк падкрэслівае, што гэта канцэсія з'яўляецца цяжкім ударам па планах Мусаліні, бо ў рукі англа-амерыканскага сіндыката пераходзіць якраз тая раёны, з-за якой Мусаліні збіраўся ваюваць з Абісініяй.

«Абісініскія багацці, — піша «Берзен цэйтунг», — уплылі з рук Італіі. Хоць англійскі ўрад фармальна стаіць у баку ад гэтага пагаднення, але ні для каго не з'яўляецца сакртам, што прымаючы ўдзел у гэтым кансорцыуме англа-іранскія нафтавікі, як і трэст Дэ-

тэрынга «Роял дэйч», вартыстаўца падтрыманнем англійскага ўрада».

ПАРЫЖ, 31 жніўня. (БЕЛТА). Каментуючы паведамленне «Дэйлі тэлеграф» аб прадастаўленні абісініскім урадам канцэсіі англійскаму кансорцыуму на эксплуатацыю прыродных багаццяў Абісініі, газета «Эко дэ Пары» заяўляе: «Сенсацыйным маневрам Англія заявіла аб сваёй волі. Англійскі лей належаў сваю лапу на Абісінію і пагражае тым, хто датыкаецца да яе. Англійскі ўрад устанавіў поўны пратэктат над Абісініяй і адкрыта перагарадзіў дарогу Італіі. З дапамогай двух кансорцыумаў ён дабіўся фактычнай манополіі на эксплуатацыю прыродных багаццяў большай часткі краіны».

Хлебная гандлёвая кампанія ў Кліўлендзе (ЗША) рашыла раздзяць хлеб, які астаўся непранданным з-за забастоўкі возчыкаў, беднаму насельніцтву. На здымку — дзіцячая чарга ля акна хлебнага магазіна. Здымак наглядна паказвае, у якіх цяжкіх умовах растуць дзеці рабочых

Шэсце рабочих калон адкрывае завод імя Варашылава. Упералдзе рабочыя нясуць велізарны партрэт таварыша Сталіна. За ім — партрэты ордэнавоцаў тт. Пікало і Галадзе. З жывых кветкак надліс «Прывітанне Сталін!».

Затым правяраць партрэты тт. Варашылава, Кагановіча, Косарэва. Нясуць макеты кніг — Маркса, Леніна, Сталіна. Ідуць рабочыя заводу імя Кірава. У першых радках — вучні партыйных школ. У іх руках томікі твораў Леніна.

З'яўляецца з'яно самалётаў. Зрабіўшы прывітальны круг над пляцам, яны скідаюць букеты жывых кветкак.

Рабочыя «Комунаркі» нясуць партрэты Маркса, Энгельса, Леніна і Сталіна. У аграмадным значку «ГПА» — жывая дзяўчына, Гэта — ударніца фабрыкі парашутыста тав. Ляшкевіч. На п'едэстале правяраць дзяўчыну, якая абавіраецца рукай аб том Леніна. Зноў нясуць макеты кніг Маркса, Энгельса, Леніна, Сталіна, падручнікі фізікі, матэматыкі, географіі. Над падамі — раскрытая кніга з надпісам:

«Ленін сказаў: вучыцца, вучыцца і вучыцца!»

Гарбарнікі «Большэвіка» правяраць каларовыя парашуты, малэлі самалётаў. Набліжаецца калона рабочих фабрыкі імя Кагановіча. На чале — работніцы, аяранутыя ў матроскія касцюмы. Яны сігналізуюць сцяжкімі. Шчотачнікі правяраць зямны шар, акаваны ланцугамі капіталістычнай эксплуатацыі. Толькі на адной шостаі частцы зямнага шара вольна і горла развіваецца чырвоны сцяг дыктатуры пролетарыята.

Шэсце рабочих калон адкрывае завод імя Варашылава. Упералдзе рабочыя нясуць велізарны партрэт таварыша Сталіна. За ім — партрэты ордэнавоцаў тт. Пікало і Галадзе. З жывых кветкак надліс «Прывітанне Сталін!».

Затым правяраць партрэты тт. Варашылава, Кагановіча, Косарэва. Нясуць макеты кніг — Маркса, Леніна, Сталіна. Ідуць рабочыя заводу імя Кірава. У першых радках — вучні партыйных школ. У іх руках томікі твораў Леніна.

З'яўляецца з'яно самалётаў. Зрабіўшы прывітальны круг над пляцам, яны скідаюць букеты жывых кветкак.

Рабочыя «Комунаркі» нясуць партрэты Маркса, Энгельса, Леніна і Сталіна. У аграмадным значку «ГПА» — жывая дзяўчына, Гэта — ударніца фабрыкі парашутыста тав. Ляшкевіч. На п'едэстале правяраць дзяўчыну, якая абавіраецца рукай аб том Леніна. Зноў нясуць макеты кніг Маркса, Энгельса, Леніна, Сталіна, падручнікі фізікі, матэматыкі, географіі. Над падамі — раскрытая кніга з надпісам:

«Ленін сказаў: вучыцца, вучыцца і вучыцца!»

Гарбарнікі «Большэвіка» правяраць каларовыя парашуты, малэлі самалётаў. Набліжаецца калона рабочих фабрыкі імя Кагановіча. На чале — работніцы, аяранутыя ў матроскія касцюмы. Яны сігналізуюць сцяжкімі. Шчотачнікі правяраць зямны шар, акаваны ланцугамі капіталістычнай эксплуатацыі. Толькі на адной шостаі частцы зямнага шара вольна і горла развіваецца чырвоны сцяг дыктатуры пролетарыята.

Шэсце рабочих калон адкрывае завод імя Варашылава. Упералдзе рабочыя нясуць велізарны партрэт таварыша Сталіна. За ім — партрэты ордэнавоцаў тт. Пікало і Галадзе. З жывых кветкак надліс «Прывітанне Сталін!».

Затым правяраць партрэты тт. Варашылава, Кагановіча, Косарэва. Нясуць макеты кніг — Маркса, Леніна, Сталіна. Ідуць рабочыя заводу імя Кірава. У першых радках — вучні партыйных школ. У іх руках томікі твораў Леніна.

З'яўляецца з'яно самалётаў. Зрабіўшы прывітальны круг над пляцам, яны скідаюць букеты жывых кветкак.

Рабочыя «Комунаркі» нясуць партрэты Маркса, Энгельса, Леніна і Сталіна. У аграмадным значку «ГПА» — жывая дзяўчына, Гэта — ударніца фабрыкі парашутыста тав. Ляшкевіч. На п'едэстале правяраць дзяўчыну, якая абавіраецца рукай аб том Леніна. Зноў нясуць макеты кніг Маркса, Энгельса, Леніна, Сталіна, падручнікі фізікі, матэматыкі, географіі. Над падамі — раскрытая кніга з надпісам:

«Ленін сказаў: вучыцца, вучыцца і вучыцца!»

Гарбарнікі «Большэвіка» правяраць каларовыя парашуты, малэлі самалётаў. Набліжаецца калона рабочих фабрыкі імя Кагановіча. На чале — работніцы, аяранутыя ў матроскія касцюмы. Яны сігналізуюць сцяжкімі. Шчотачнікі правяраць зямны шар, акаваны ланцугамі капіталістычнай эксплуатацыі. Толькі на адной шостаі частцы зямнага шара вольна і горла развіваецца чырвоны сцяг дыктатуры пролетарыята.

Шэсце рабочих калон адкрывае завод імя Варашылава. Упералдзе рабочыя нясуць велізарны партрэт таварыша Сталіна. За ім — партрэты ордэнавоцаў тт. Пікало і Галадзе. З жывых кветкак надліс «Прывітанне Сталін!».

Затым правяраць партрэты тт. Варашылава, Кагановіча, Косарэва. Нясуць макеты кніг — Маркса, Леніна, Сталіна. Ідуць рабочыя заводу імя Кірава. У першых радках — вучні партыйных школ. У іх руках томікі твораў Леніна.

З'яўляецца з'яно самалётаў. Зрабіўшы прывітальны круг над пляцам, яны скідаюць букеты жывых кветкак.

Рабочыя «Комунаркі» нясуць партрэты Маркса, Энгельса, Леніна і Сталіна. У аграмадным значку «ГПА» — жывая дзяўчына, Гэта — ударніца фабрыкі парашутыста тав. Ляшкевіч. На п'едэстале правяраць дзяўчыну, якая абавіраецца рукай аб том Леніна. Зноў нясуць макеты кніг Маркса, Энгельса, Леніна, Сталіна, падручнікі фізікі, матэматыкі, географіі. Над падамі — раскрытая кніга з надпісам:

«Ленін сказаў: вучыцца, вучыцца і вучыцца!»

Гарбарнікі «Большэвіка» правяраць каларовыя парашуты, малэлі самалётаў. Набліжаецца калона рабочих фабрыкі імя Кагановіча. На чале — работніцы, аяранутыя ў матроскія касцюмы. Яны сігналізуюць сцяжкімі. Шчотачнікі правяраць зямны шар, акаваны ланцугамі капіталістычнай эксплуатацыі. Толькі на адной шостаі частцы зямнага шара вольна і горла развіваецца чырвоны сцяг дыктатуры пролетарыята.

Шэсце рабочих калон адкрывае завод імя Варашылава. Упералдзе рабочыя нясуць велізарны партрэт таварыша Сталіна. За ім — партрэты ордэнавоцаў тт. Пікало і Галадзе. З жывых кветкак надліс «Прывітанне Сталін!».

Затым правяраць партрэты тт. Варашылава, Кагановіча, Косарэва. Нясуць макеты кніг — Маркса, Леніна, Сталіна. Ідуць рабочыя заводу імя Кірава. У першых радках — вучні партыйных школ. У іх руках томікі твораў Леніна.

З'яўляецца з'яно самалётаў. Зрабіўшы прывітальны круг над пляцам, яны скідаюць букеты жывых кветкак.

Рабочыя «Комунаркі» нясуць партрэты Маркса, Энгельса, Леніна і Сталіна. У аграмадным значку «ГПА» — жывая дзяўчына, Гэта — ударніца фабрыкі парашутыста тав. Ляшкевіч. На п'едэстале правяраць дзяўчыну, якая абавіраецца рукай аб том Леніна. Зноў нясуць макеты кніг Маркса, Энгельса, Леніна, Сталіна, падручнікі фізікі, матэматыкі, географіі. Над падамі — раскрытая кніга з надпісам:

«Ленін сказаў: вучыцца, вучыцца і вучыцца!»

Гарбарнікі «Большэвіка» правяраць каларовыя парашуты, малэлі самалётаў. Набліжаецца калона рабочих фабрыкі імя Кагановіча. На чале — работніцы, аяранутыя ў матроскія касцюмы. Яны сігналізуюць сцяжкімі. Шчотачнікі правяраць зямны шар, акаваны ланцугамі капіталістычнай эксплуатацыі. Толькі на адной шостаі частцы зямнага шара вольна і горла развіваецца чырвоны сцяг дыктатуры пролетарыята.

Шэсце рабочих калон адкрывае завод імя Варашылава. Упералдзе рабочыя нясуць велізарны партрэт таварыша Сталіна. За ім — партрэты ордэнавоцаў тт. Пікало і Галадзе. З жывых кветкак надліс «Прывітанне Сталін!».

Затым правяраць партрэты тт. Варашылава, Кагановіча, Косарэва. Нясуць макеты кніг — Маркса, Леніна, Сталіна. Ідуць рабочыя заводу імя Кірава. У першых радках — вучні партыйных школ. У іх руках томікі твораў Леніна.

З'яўляецца з'яно самалётаў. Зрабіўшы прывітальны круг над пляцам, яны скідаюць букеты жывых кветкак.

Рабочыя «Комунаркі» нясуць партрэты Маркса, Энгельса, Леніна і Сталіна. У аграмадным значку «ГПА» — жывая дзяўчына, Гэта — ударніца фабрыкі парашутыста тав. Ляшкевіч. На п'едэстале правяраць дзяўчыну, якая абавіраецца рукай аб том Леніна. Зноў нясуць макеты кніг Маркса, Энгельса, Леніна, Сталіна, падручнікі фізікі, матэматыкі, географіі. Над падамі — раскрытая кніга з надпісам:

«Ленін сказаў: вучыцца, вучыцца і вучыцца!»

Гарбарнікі «Большэвіка» правяраць каларовыя парашуты, малэлі самалётаў. Набліжаецца калона рабочих фабрыкі імя Кагановіча. На чале — работніцы, аяранутыя ў матроскія касцюмы. Яны сігналізуюць сцяжкімі. Шчотачнікі правяраць зямны шар, акаваны ланцугамі капіталістычнай эксплуатацыі. Толькі на адной шостаі частцы зямнага шара вольна і горла развіваецца чырвоны сцяг дыктатуры пролетарыята.

Шэсце рабочих калон адкрывае завод імя Варашылава. Упералдзе рабочыя нясуць велізарны партрэт таварыша Сталіна. За ім — партрэты ордэнавоцаў тт. Пікало і Галадзе. З жывых кветкак надліс «Прывітанне Сталін!».

Затым правяраць партрэты тт. Варашылава, Кагановіча, Косарэва. Нясуць макеты кніг — Маркса, Леніна, Сталіна. Ідуць рабочыя заводу імя Кірава. У першых радках — вучні партыйных школ. У іх руках томікі твораў Леніна.

З'яўляецца з'яно самалётаў. Зрабіўшы прывітальны круг над пляцам, яны скідаюць букеты жывых кветкак.

Рабочыя «Комунаркі» нясуць партрэты Маркса, Энгельса, Леніна і Сталіна. У аграмадным значку «ГПА» — жывая дзяўчына, Гэта — ударніца фабрыкі парашутыста тав. Ляшкевіч. На п'едэстале правяраць дзяўчыну, якая абавіраецца рукай аб том Леніна. Зноў нясуць макеты кніг Маркса, Энгельса, Леніна, Сталіна, падручнікі фізікі, матэматыкі, географіі. Над падамі — раскрытая кніга з надпісам:

«Ленін сказаў: вучыцца, вучыцца і вучыцца!»

Гарбарнікі «Большэвіка» правяраць каларовыя парашуты, малэлі самалётаў. Набліжаецца калона рабочих фабрыкі імя Кагановіча. На чале — работніцы, аяранутыя ў матроскія касцюмы. Яны сігналізуюць сцяжкімі. Шчотачнікі правяраць зямны шар, акаваны ланцугамі капіталістычнай эксплуатацыі. Толькі на адной шостаі частцы зямнага шара вольна і горла развіваецца чырвоны сцяг дыктатуры пролетарыята.

Шэсце рабочих калон адкрывае завод імя Варашылава. Упералдзе рабочыя нясуць велізарны партрэт таварыша Сталіна. За ім — партрэты ордэнавоцаў тт. Пікало і Галадзе. З жывых кветкак надліс «Прывітанне Сталін!».

Затым правяраць партрэты тт. Варашылава, Кагановіча, Косарэва. Нясуць макеты кніг — Маркса, Леніна, Сталіна. Ідуць рабочыя заводу імя Кірава. У першых радках — вучні партыйных школ. У іх руках томікі твораў Леніна.

З'яўляецца з'яно самалётаў. Зрабіўшы прывітальны круг над пляцам, яны скідаюць букеты жывых кветкак.

Рабочыя «Комунаркі» нясуць партрэты Маркса, Энгельса, Леніна і Сталіна. У аграмадным значку «ГПА» — жывая дзяўчына, Гэта — ударніца фабрыкі парашутыста тав. Ляшкевіч. На п'едэстале правяраць дзяўчыну, якая абавіраецца рукай аб том Леніна. Зноў нясуць макеты кніг Маркса, Энгельса, Леніна, Сталіна, падручнікі фізікі, матэматыкі, географіі. Над падамі — раскрытая кніга з надпісам:

«Ленін сказаў: вучыцца, вучыцца і вучыцца!»

Гарбарнікі «Большэвіка» правяраць каларовыя парашуты, малэлі самалётаў. Набліжаецца калона рабочих фабрыкі імя Кагановіча. На чале — работніцы, аяранутыя ў матроскія касцюмы. Яны сігналізуюць сцяжкімі. Шчотачнікі правяраць зямны шар, акаваны ланцугамі капіталістычнай эксплуатацыі. Толькі на адной шостаі частцы зямнага шара вольна і горла развіваецца чырвоны сцяг дыктатуры пролетарыята.

Шэсце рабочих калон адкрывае завод імя Варашылава. Упералдзе рабочыя нясуць велізарны партрэт таварыша Сталіна. За ім — партрэты ордэнавоцаў тт. Пікало і Галадзе. З жывых кветкак надліс «Прывітанне Сталін!».

Затым правяраць партрэты тт. Варашылава, Кагановіча, Косарэва. Нясуць макеты кніг — Маркса, Леніна, Сталіна. Ідуць рабочыя заводу імя Кірава. У першых радках — вучні партыйных школ. У іх руках томікі твораў Леніна.

З'яўляецца з'яно самалётаў. Зрабіўшы прывітальны круг над пляцам, яны скідаюць букеты жывых кветкак.

Рабочыя «Комунаркі» нясуць партрэты Маркса, Энгельса, Леніна і Сталіна. У аграмадным значку «ГПА» — жывая дзяўчына, Гэта — ударніца фабрыкі парашутыста тав. Ляшкевіч. На п'едэстале правяраць дзяўчыну, якая абавіраецца рукай аб том Леніна. Зноў нясуць макеты кніг Маркса, Энгельса, Леніна, Сталіна, падручнікі фізікі, матэматыкі, географіі. Над падамі — раскрытая кніга з надпісам:

«Ленін сказаў: вучыцца, вучыцца і вучыцца!»

Гарбарнікі «Большэвіка» правяраць каларовыя парашуты, малэлі самалётаў. Набліжаецца калона рабочих фабрыкі імя Кагановіча. На чале — работніцы, аяранутыя ў матроскія касцюмы. Яны сігналізуюць сцяжкімі. Шчотачнікі правяраць зямны шар, акаваны ланцугамі капіталістычнай эксплуатацыі. Толькі на адной шостаі частцы зямнага шара вольна і горла развіваецца чырвоны сцяг дыктатуры пролетарыята.

Шэсце рабочих калон адкрывае завод імя Варашылава. Упералдзе рабочыя нясуць велізарны партрэт таварыша Сталіна. За ім — партрэты ордэнавоцаў тт. Пікало і Галадзе. З жывых кветкак надліс «Прывітанне Сталін!».

Затым правяраць партрэты тт. Варашылава, Кагановіча, Косарэва. Нясуць макеты кніг — Маркса, Леніна, Сталіна. Ідуць рабочыя заводу імя Кірава. У першых радках — вучні партыйных школ. У іх руках томікі твораў Леніна.

З'яўляецца з'яно самалётаў. Зрабіўшы прывітальны круг над пляцам, яны скідаюць букеты жывых кветкак.

Рабочыя «Комунаркі» нясуць партрэты Маркса, Энгельса, Леніна і Сталіна. У аграмадным значку «ГПА» — жывая дзяўчына, Гэта — ударніца фабрыкі парашутыста тав. Ляшкевіч. На п'едэстале правяраць дзяўчыну, якая абавіраецца рукай аб том Леніна. Зноў нясуць макеты кніг Маркса, Энгельса, Леніна, Сталіна, падручнікі фізікі, матэматыкі, географіі. Над падамі — раскрытая кніга з надпісам:

«Ленін сказаў: вучыцца, вуч

# Партыйнае будаўніцтва ШТО ПКАЗВАЕ ПАУТОРНАЯ ПРАВЕРКА (ПА СЛЯДАХ ПАСТАНОВЫ БЮРО ЦК КП(б)Б).

Результаты прапрацоўкі пастановы бюро ЦК КП(б)Б аб адмене правёркі партдакументаў у грэскай арганізацыі, як фармальна праведзенай, і першыя дні паўторнай правёркі з усёй пераканаўчасцю паказваюць, наколькі правільна была гэта пастанова.

Калі раней партыйныя сходы, на якіх абгаварвалася пісьмо ЦК ВКП(б), праходзілі без належнай актыўнасці і зводзіліся толькі да агульных размоў, дык зараз партыйныя сходы адзначаюцца вялікай актыўнасцю і дэлавінасцю. На большасці сходаў члены партыі выкрываюць жулікаў і прахадзімцаў, ашуканчым шляхам пралезлых у партыю.

За некалькі дзён выкрыты дзесяткі людзей, якія нічога агульнага не маюць з партыяй, але якія пры першай правёрцы не былі выкрыты.

Напрыклад, выкрыт кулацкі агент Бельчыцкі (соўгас імя 14-ці партызан). У 1921 годзе ён скарыстаў сваё службовае становішча і садзейнічаў звароту зсылкі сямі сваёй жонкі Свірко, якая абвінавачвалася ў бандытызме. Да 1930 года ён трымаў сувязь са сваякямі жонкі — кулакамі, у той год высланымі ў аддаленыя мясцовасці. Гэты-ж, з дазволу сказаць, камуніст, будучы ў 1924 на 1930 год лясным аб'езчыкам эксплаатаваў сялян, здаваў касці свайму наездзенасці з паловы.

Выкрыт таксама кандыдат партыі Цвірко А., які ў 1920 годзе

дэзертыраваў з Чырвонай арміі.

Член партыі Шостак, будучы ў Жыткавіцкай партарганізацыі на працягу некалькіх год вёў фракцыйную барацьбу з раённым партыйным кіраўніцтвам, сабатаваў партыйныя даручэнні і безадказна адносіўся да сваёй непасрэднай работы. Перавёўшыся з Жыткавіч у Грэск, Шостак скрыў ад партарганізацыі тое, што ён меў некалькі партспяганняў і працягваў сваю лінію невыканання партыйных даручэнняў.

Ёсць сур'ёзныя доказы, што член партыі Зубер састаяў у контррэвалюцыйнай будаўскай арганізацыі. Сам Зубер наіўнічае — прызнае, што хадзіў на сходы будаўскай арганізацыі, што нават выступаў ад яе імя, але афіцыйна членам партыі Бунда не з'яўляўся. Калі партыйны сход патрабаваў ад Зубера шчырага прызнання, ён кінуў антыпартыйную рэпліку, абвінавачваючы арганізацыю ў антысемеітызме. Гэта адно пралівае святло на твар Зубера.

Вось кандыдат партыі **Корзун**. Выяўляецца, што ён быў удзельнікам банды Балаховіча, што ўся радня яго была таксама ў гэтай бандзе, прычым тры з іх за гэта расстраляны. Корзун і зараз звязан з кулакамі.

Член партыі **Царун** абвінавачваецца ў тым, што ўдзельнічаў у пагроме, трымаў сувязь з былым бандытам Кур'яновічам і раскрадвае калгаснае збожжа.

Выяўляецца, што члены і

кандыдаты партыі **Копец Я., Кур'яновіч, Мезіт** звязаны з контррэвалюцыйным і бандыцкім элементам, што **Новін, Пісарын, Жаўрыд, Юдыцкі, Тарасавіч Х.** — выхадцы з кулакоў, што **Астрэйка** састаяў у нацдэмаўскай арганізацыі «Заріца», што **Мунасей** — былы гандляр, **Пумала** — хабарнік.

Пачатая паўторная правёрка партыйных дакументаў праходзіць значна больш шлізна і дакладна, чым у першы раз. З правяраных 17 партыйных дакументаў без дэфектаў аказалася толькі 4. Затрымана 12 партыйных білетаў.

Усе памянёныя члены партыі праходзілі і першую правёрку, але тады ўсё гэта не было выяўлена. праваразі павярхоўна, фармальна.

Аднак супакоіцца на праведзенай рабоце было-б вяджай памылкай. Далейшай мабілізацыі большэвіцкай шлізнасці камуністаў грэскі райком партыі абавязан забяспечыць, каб паўторнай правёркай была ачышчана партыйная арганізацыя ад усіх жулікаў і прахадзімцаў, выпадкова папаўшых у партыю.

Як на адзін з сур'ёзных недахопаў у рабоце райкома партыі, трэба ўказаць на тое, што да гэтага часу на бюро РК не абгаворана пастанова бюро ЦК ВКП(б)Б аб паўторнай правёрцы партдакументаў у партыйнай арганізацыі.

**Р. додзін.**

## ЗАМЕСТ АГЛЯДУ ДРУКУ БЯЗЗУБАЯ ГАЗЕТА

Цэнтральная камісія па спаборніцтву з Заходняй вобласцю і Заходне-Сібірскім краем неаднаразова ўказвала кіраўніцтву Месціслаўскага раёна на ганебнае адставанне па раду палітычна-гаспадарчых кампаній. Раённая газета «**Большэвік Месціслаўшчыны**» не застаецца глухой да гэтых папярэджанняў. Яна акуратна перадрукоўвае пастановы камісіі і аздабляе іх нават «шапкамі», накіштвалі такой: «**Раён не дапусціць на чорную дошку**» (26 ліпеня).

Аднак, раён упарта ідзе да чорнай дошкі. Дзе-ж прычына ганебнай злады тэмпаў, асабліва па хлебапастаўках і расціллу ільну? Аб гэтым газета «**Большэвік Месціслаўшчыны**» не піша. Яна пералічвае адны факты прарываў:

«Толькі адзін калгас «**Луч Окцябра**» расаслаў 50 проц. выцерабленага ільну. Калгас «**Сод земляробства**» выцерабіў 35 гектараў і расаслаў 20. «**Пабыдзіцель**» выцерабіў 27 гект. і расаслаў 25 гект. У калгасах «**Парыжская комунка**», «**Перадавік**» і радзе іншых палова ільну яшчэ не выцераблена, ні адзін гектар не расаслаў...» (27 жніўня).

Каму патрэбна гэта «памінальнасць»? Што яна дае, чым вучыць калгасы, як выйсці з прарыву? Абсалютна ніякай карысці няма ад такіх пералічэнняў. Абавязак рэдакцыі газеты «**Комунар Месціслаўшчыны**» на канкрэтных фактах паказаць прычыны адставання калгасаў, сельсоветаў і раёна ў цэлым, і не толькі гэта. Паказ станючых трыкладу работ, перадача вопыту перадавікоў — мае выключна вялікае значэнне. Гэтага, відаць, не разумее рэдактар газеты т. **Іванюў**, і таму на старонках газеты перадача станючых вопыту зусім няма.

Ад пералічэнняў прарываў газета павінна перайсці да паказу прычын адставання адных і пспсехаў другіх брыгад, калгасаў, сельсоветаў. Гэта будзе сапраўднай дапамога партарганізацыі.

—○—

### КУРСЫ ПАРТОРГАЎ

**БАБРУЙСК**, 26. (Кар. «Звязды»). Бабруйскі райком КП(б)Б для павышэння ідэйна-палітычнага ўзроўню парторгаў пярвічных партарганізацый арганізаваў 3-дзённыя курсы парторгаў.

На курсах прапрацоўваюцца 7

## ДВУХЗМЕННАСЦЬ У ШКОЛЕ БУДЗЕ ЛІКВІДАВАНА

Урацкая ўзорная школа, Слуцкага раёна, налічвае 18 класаў — звыш 700 вучняў. 6 класаў з іх займаліся ў другую змену. Канчальні заняткі ў 8 гадзін вечара і больш 250 школьнікаў, якія жылі ў суседніх калгасах і вёсках на адлегласці да 7 кілометраў, варочаліся дамоў са школы к 9-10 гадзінам вечара.

Каб ліквідаваць двухзменнасць, школа распачала пабудову вялікага будынка, які будзе мець 8 класаў, зал на 400 чалавек, прыродна-вядучы габінет, настаўніцкую, адну кватэру і шырокія прасторныя карыдоры.

Для будаўніцтва калгасамі і сельсоветамі было прададзена школе 7 цёплых і 5 халодных будынкаў і вывезена да 400 к. м. сырога лесу.

Школа будуюцца пры актыўным удзеле калгаснікаў і аднаасобнікаў усяго сельсовета. Калгасы дапамаглі школу і цвікамі. Перавозка ўсіх будынкаў і сырога лесу, гонты, цэглы і інш. у колькасці больш 2.000 падвод зроблена дармова: аказана і грашовая дапамога.

Асабліва дапамагаюць школе калгасы імя Сталіна, імя Егорова, «**Вызваленне**» і «**1 жніўня**». Значную дапамогу ў будаўніцтве аказвае школе ўрацкі ўчастак леспрагаса. Выключныя клопаты аб будаўніцтве школы правялае старшыня сельсовета тав. Лемеш.

Раёна дапамагае сродкамі і некаторымі будаўнічымі матэрыяламі.

Старсе памяшканне школы поўнаасцю гатова да пачатку навучальнага года. Усе 12 класаў, майстэрні, сталовая школы добра абсталяваны, пафарбаваны ўсе вокны і дзверы і ўся школьная мэбля — парты, сталы, шафы і інш. Класы маюць прыгожы і ўтульны выгляд.

Завезены ў дастатковай колькасці ўсе вышаўшыя з доўку падручнікі: 10.000 шшыткаў, 500 штук чарпіліц-невывілавак, неабходная колькасць чарнід, ручкі, пер'і, алоўкі.

Папоўнен нагляднымі дапаможнікамі фізгабінет, завезена для папаўнення бібліятэкі звыш 1.000 экзэмпляраў новых кніг для чытання. Створана харчовая база для настаўніцкай і вучнёўскай школьнай сталовай. Школьная гаспадарка мае 3 добрых малочных каровы, каня, 11 штук свіней. Засяяна 3 гектары бульбы, 1 гектар жыта, 1 гектар шпаніцы, 1 гектар ячменю і 0,5 гектара агароду. Збожжавыя культуры ўжо ўбраны, скошана 5 гектараў сена.

Школа ўкамплектавана добрымі настаўнікамі. Школа мае значныя поспехі ў падрыхтоўцы да навучальнага года толькі таму, што на падставе штодзённых клопатаў нашай партыі і вялікага Сталіна аб дзепях, аб іх вучобе і выхаванні вакол школы арганізавана шырокая калгасная і бацькоўская грамадскасць, якая клопаціцца і штодзённа дапамагае сваёй школе.

**Дырэктар школы КОРШУК.**

## АСЛАБАЌ ШКОЛЬНЫЯ ПАМЯШКАННІ

Партыя рашуча паставіла пытанне аб ліквідацыі двухзменнасці і шматзменнасці ў школах і стварэнні найлепшых умоў для вучобы нашай дзетвары.

У 1934-35 навучальным годзе, па даных НКасветы, на другой і трэцяй зменах вучылася 163.262 вучні. Апрача гэтага, у так званых «**вандроўных**» класах (гуляе такі тэрмін на НКасветы), гэта значыць тых, што не мелі сваіх пастаянных памяшканняў, а вучыліся ў клубах, хатах і інш., лічылася 1.435 вучняў. Улічым яшчэ, што агульная колькасць вучняў у параўнанні з мінулым годам павялічваецца ў гэтым годзе на 70.000 чалавек.

Школьныя памяшканні вельмі перагружаны. Між тым вялікае

кольшча цапінна было выклікаць самую энергічную дзейнасць арганізацыйнай і вучэбнай арганізацыі Наркомаветы. На справе-ж яно далёка не так.

Згодна дырэктывы саюзнага ўрада створана спецыяльная ўрадавая камісія ў складзе тт. **Амбражунаса** (старшыня), **Чарнушэвіча** і **Кузьміна**. Складзены і раённыя камісіі. Аднак, справа вельмі мала рушылася наперад. Урадавая камісія нават не мае вестак, колькі памяшканняў па БССР павінна быць аслабана. Толькі 38 раёнаў прыслалі весткі. Астатнім раёнамі камісія не займалася. Па гэтых 38 раёнах, згодна пастановы ўрадавай камісіі, трэба аслабіць 59 будынкаў і 103 кватэры. Аслабана-ж 47 будынкаў і 43 кватэры.

## На тэмы дня КУЛЬТАВАРЫ — У КОЖНАЕ СПАЖЫУ- ТАВАРЫСТВА

Пачаўся новы навучальны год. Школьнікі набываюць сабе поўдзятка шшыткаў, добрую ручку, алоўкі чорныя, рознакаларовыя, шшытак рысавальны, акварэльныя фарбы.

Выраслі запысы вясковага вучня-калгасніка. Яму хочацца набыць прыгожы ранец ці нават дзідзачы, школьны партфель. Вучням старэйшых класаў няпоўных сярэдніх школ неабходна мець гатавальні. Шмат розных прылад патрэбна вучням калгаснікаў. Гэтыя пастачы пражыты. Бацькі-калгаснікі, заваяваўшы заможнае жыццё ў калгасах, хочуць і дзецям сваім даць магчымасць вучыцца ў школе без малейшых недахопаў. Хочуць, але часта не могуць. Ездзіць у горад на малейшую дробязь — накладна, дый часу вольнага не набярэцца. А на паліцах сельспажывааперацыі культтавараў не было летась, не відаць і сёння.

Вось **Курынская** крама Ноўкоўскага сельспажываапарыства (Суражскі раён). Загадчык крамы **Іванюў** сумуе. Яму няма чаго рабіць. Тавараў мала наогул, а культтавараў зусім няма. Чаму-ж крама без тавараў? А таму, што поспех гандлю тут залежыць ад... вяртаўніка крамы **Хрышчэвіча Самуіла**. Дзіўна, але так.

Начны вяртаўнік **Хрышчэвіч** удзень ездзіць у Ноўку, дзе змяшчаецца праўленне таварыства, і там набірае тавары. Барэ ён тое, што даюць. А даюць там самыя неходкі тавар. Вяртаўнік-возчык забірае гэты клам, вязе ў Курынскую краму і здае іх іванюў. І прадавец прымае розны ірваномовы асартымент. Патрэбных-жа тавараў няма. Няма і прылад, дапаможнікаў для вучняў. А ў Курыне — няпоўная сярэдняя школа. Тут навучаецца каля 400 вучняў.

Няма культтавараў і ў іншых крамах сельспажываапарыстваў Суражскага раёна.

Не лепш і ў Сіроцінскім раёне. За дванаццаць кілометраў ад пачатку раёна, у м. Сіроціна, дзе ёсць няпоўная ўрацкая пачатковая школа і ў сельсавеце 6 беларуцкіх пачатковых школ, крамы не маюць культтавараў. Паліцы пустая. Толькі паездзенны мышамі

## АДЗІН З КАШТОУНЕЙШЫХ РЕЗУЛЬТАТАУ

У Мяскай партыйнай арганізацыі правяраны партыйныя дакументы ў 4000 камуністаў. Затрымана каля 300 партыйных дакументаў. Выключана з партыі 25 чалавек аферыстаў, жулікаў, трапкістаў і інш. класава-варожых людзей.

Праводзячы правёрку, гарком цікавіцца не толькі біяграфічнымі данымі камуністаў, але глыбока і ўсебакова вывучаецца кожны член партыі і работа пярвічных партыйных арганізацый.

Пры правёрцы партдакументаў камуністаў **БЖ** выяўлена вельмі многа партыйных спяганняў. Калі сталі вывучаць прычыну гэтага, выяснілася, што тут вельмі слаба пастаўлена партыйна-выт

Адсутнасць палітвухаваўчай работы сярод беспартыйных рабочых выяўлена на фабрыцы імя Круцкай. Гэтым тлумачыцца той факт, што тут да апошняга часу быў зусім нязначны рост груп спачуваючых.

Усе недахопы, ускрытыя ў працэсе правёркі, былі абгавораны на бюро гаркома і партыйным арганізацыям даны ўказанні, як іх выправіць.

Вышэй мы ўжо казалі, што за час правёркі выяўлена і выключана з партыі значная колькасць людзей, якія нічога агульнага з партыяй не маюць. Напрыклад, у партыйнай арганізацыі Наркомаветы выяўлен і выключан з партыі **Лозбін**, які два разы зпра

якія могуць быць выкарыстаны на рознай кіруючай рабоце.

Пры правёрцы камуністаў завода імя Варашылава выяўлена, што член партыі 1919 г. т. **Фейгіна**, якая скончыла соўпартшколу, не выкарыстоўваецца партыйным камітэтам. Цяпер яна высуцуга інструктарам аднаго з райкомаў партыі.

Па партарганізацыі фабрыкі імя Кагановіча выяўлен і высунут т. **Голуб** — парторг пеха, таварыш палітычна падрыхтаваны, ведаючы партработу. Ён паслан на кароткатэрміновыя курсы і будзе выкарыстан сакратаром партыйнага калектыва.

За час правёркі высунута на

не толькі біяграфічнымі данымі камуністаў, але глыбока і ўсебакова вывучаецца кожны член партыі і работа пярвічных партыйных арганізацый.

Вышэй мы ўжо казалі, што за час правэркі выяўлена і выключана з партыі значная колькасць людзей, якія нічога агульнага з партыяй не маюць. Напрыклад, у партыйнай арганізацыі Наркомасветы выяўлен і выключан з партыі Лозбін, які два разы здраджаваў партыю. У самых адказных моманты, ён як палыхлівы запя, убягаў з лініі фронту, хаваючыся ў лагеры белавардзейцаў. Выключан аферыст Гайтук, які прабыванне за розныя злачынствы ў канцэнтрацыйных лагерах ДПУ выдаваў за работу ў органах ДПУ. Выключаны трацкісты Папорны, Сагалаў, які перадаў свае дакументы свайму брату спекулянту і інш.

Надзвычай каштоўным у правэрцы з'яўляецца тое, што ў працэсе дэтальнага знаёмства з камуністамі выяўляюцца новыя людзі.

Па партарганізацыі фабрыкі імя Кагановіча выяўлен і высунут т. Голуб—парторг цеха. Таварыш палітычна падрыхтаваны, ведаючы партработу. Ён паслан на кароткатэрміновыя курсы і будзе выкарыстан сакратаром партыйнага калектыва.

За час правэркі высунута на адказную партыйную работу 34 чалавекі, на гаспадарчую — 22 і на прапагандысцкую — 30 чал. АЛЕР.

### КУРСЫ ПАРТОРГАЎ

БАБРУЙСК, 26. (Кар. «Звязды»). Бабруйскі райком КП(б)Б для павышэння ідэйна-палітычнага ўзроўню партаргаў пярвічных партарганізацый арганізаваў 3-дзённыя курсы партаргаў. На курсах распрацоўваюцца 7 тэм. Біруюць заняткамі работнікі райкома партыі і сакратары буйнейшых парткомаў. П. ЧЫКУН.

Значыць тых, што не мелі сваіх пастаянных дамышканняў, а вучыліся ў клубах, хатах і інш., лічылася 1.435 вучняў. Улічым яшчэ, што агульная колькасць вучняў у параўнанні з мінулым годам павялічваецца ў гэтым годзе на 70.000 чалавек. Школьныя памяшканні вельмі перагружаны. Між тым вялікая колькасць іх занята канцэлярыямі розных устаноў, інтэрнатамі, прыватнымі жыхарамі. Згадалася-б, што такое ста-

Вось некалькі фактаў. У сувязі з павелічэннем агульнай колькасці вучняў у Барысаве ў гэтым годзе 250 вучняў будуць вучыцца на трэцяй змене, якой у мінулым годзе там зусім не было. Не хапае 54 класы, між тым тры школьныя будынкі заняты жакетам, дэспрагасам і мілішмай. У Оршы таксама замест ліквідацыі шматмеснасці ў гэтым годзе будзе ўведзена трэцяя змена, а школьны будынкі, занятыя жыхарамі і рознымі ўстановамі, не аслабашаюцца. Я. РУБЕНЧЫК.

Не лепш і ў Сіроцінскім раёне. За дванаццаць кіламетраў ад цэнтара раёна, у м. Сіроціна, дзе ёсць няпоўная яўрэйская пачатковая школа і ў сельсавеце 6 беларускіх пачатковых школ, крамы не маюць культтавараў. Паліцыі пустыя. Толькі паездзеныя мышані ранцы вісяць у краме № 1, якую загадвае т. Каз'янскі. Два ці тры гады яны вісяць, а новых, патрэбных тавараў няма. І ці будуць — невядома. Летась было так. Дырэктар школы едзе ў Шуміліна, дагаварваецца з БАКТам; той выдае яму пуную колькасць культтавараў для школы. У школе гэтыя тавары размяркоўваюцца па розных, часта самых недарэчных прыпынках. Сёлета трэба даць поўную магчымасць нашым вучням набываць сабе любую прыладу. Для гэтага яўрэйская кааперацыя павінна пачаць гандаль культтаварамі.

## ШКОЛЫ БССР К НОВАМУ НАВУЧАЛЬНАМУ ГОДУ

Мільённая армія савецкіх дзяцей нашай ордэнаноснай рэспублікі са свежымі сіламі пачынае навуцальны год. Наша школа, акружаная клопатамі, любоўю і ўвагай партыі і яе вялікага настаўніка, лепшага друга савецкай дзетвары тав. Сталіна, за апошнія гады дасягнула вялікіх поспехаў у галіне вучэбна-выхаваўчай работы.

У сваім гістарычным рашэнні 25 жніўня 1932 года ЦК ВКП(б) канстатаваў, што карэнным недахопам школы з'яўляецца тое, што «навучанне ў школе не дае дастатковага аб'ёму агульнаадукацыйных ведаў і недавальняюча вырашае задачу падрыхтоўкі для тэхнікумаў і вышэйшай школы ўпадўне граматычных людзей, добра ўладаючых асновамі навукі (фізіка, хімія, матэматыка, родная мова, географія і інш.)».

У барацьбе за ліквідацыю карэннага недахопу наша школа дасягнула рэальных рэзультатаў. Вырасла матэрыяльная база. Яркім фактам, які сведчыць аб паліпшэнні матэрыяльнай базы, з'яўляецца паспяховае завяршэнне будаўніцтва ў Менску шасці сталінскіх школ, дасканала абсталяваных. Старыя школы ў гэтым годзе прынялі значна лепшае аблічча.

Як буйнейшы фактар у падрыхтоўцы к навуцальнаму году, мы адзначаем тое, што савецкая грамадзкасць аддае значна больш увагі школе і яе патрэбам. У Віцебску горсовет і гарком партыі, не глядзячы на вялікія труднасці ў гэтым пытанні, звайшлі маг-

чымым аслабанаць 8 будынкаў, якія належалі раней школам, а займаліся іншымі ўстановамі.

Палепшыліся веды вучняў па асноўных прадметах, як гісторыя, географія, матэматыка, літаратура і мова. Значна ўзнята сямомая дысцыпліна ў школе. Выкладчыкі лепш пачалі выхаванца к заняткам. Рад школ — 25 менская, 7, 22 віцебская, 1 і 3 гомельская — маюць значныя поспехі ў справе выхаванцаў работы сярод вучняў.

Але, не глядзячы на рад бласпэчных дасягненняў, наша школа яшчэ адстае ад тых патрабаванняў, якія прад'яўляюцца ёй партыяй і ўрадам. І гэта адставанне мы павінны ліквідаваць у бліжэйшы-ж час.

У бягучым годзе ў школу БССР ўліваюцца 70.000 савецкіх дзяцей. Уся гэта маса ідзе ў першыя класы. Важнейшай палітычнай задачай усіх школ з'яўляецца арганізацыя выхаванцаў работы сярод данай часткі савецкай дзетвары.

Пачынаецца навуцальны год больш чым у 7.000 школ. Трэба ва ўсіх раёнах так расставіць сілы, каб забяспечыць усе школы выкладчыкамі.

У БССР ёсць рад раёнаў, дзе не было перакілікі настаўнікаў, дзе нават не паступала заява аб ўходзе з раёнаў (Смалявіцкі). Але ёсць нямала раёнаў, дзе значная колькасць настаўнікаў жадаюць перамяніць работу. У чым прычыны? Асноўная прычына заключаецца ў тым, што райАНА, дырэкта-



Піонеры 5 класа 25 менскай школы дзеляцца ўражаннямі аб праведзеных канікулах. Злева направа: 1 рад — Вікенчык, Маркава, Урбановіч, Кізіла, Абрамова. 2 рад — Кугель, Карандзей, Кісель. прышлі ў школу. Фото КУРСЕВІЧА.

ры школ не праяўлялі дастатковай увагі да асобных настаўнікаў як у аказанні ім метадычнай дапамогі, так і ў галіне паліпшэння матэрыяльна-бытавых умоў.

Навуцальныя планы ў асноўным застаюцца леташнімі, але ўносяцца некаторыя карэктывы. У гэтым годзе, пачынаючы з 3 класа, дзеці будуць вывучаць гісторыю.

Увадзімы з гэтага навуцальнага года курс гісторыі ў пачатковым школы з'яўляецца адным з звенняў той сістэмы мерапрыемстваў, якая павінна ўзняць на належную вышыню справу гістарычнай асветы вучняў савецкай школы. Пачатковы курс гісторыі павінен паказаць, як узнікла вялікая краіна Саветаў Дэцям трэба паказаць карціну ўціску і галечы, явучства і бездапаможнасці, адсталасці мільённых мас у мінулым, трэба паказаць увесь працэс барацьбы працоўных за сваё вызваленне і якая равань асноўную ўвагу дзяцей на разуменне працэсу будаўніцтва сацыялізма. У 10 класы ўводзіцца

новы курс гісторыі замежных і каланіяльных краін.

Буйнейшым праблемам у рабоце многіх школ леташняга навуцальнага года з'яўляўся значны працэнт непаспяхоўнасці па важнейшых прадметах. Матэрыялы па абследаванню 60 раёнаў паказваюць, што летась было 7,9 проц. дзятгаднікаў і 10,3 проц. вучняў, атрымаўшых іспыты на восень. Гэтыя лічбы гавораць, што 1934-35 навуцальны год яшчэ не з'яўляўся годам ліквідацыі асноўнага недахопу, што ва многіх школах не было большавіцкай барацьбы за якасць вучобы.

Якія-ж асноўныя недахопы ў выкладанні па асобных дысцыплінах?

У галіне выкладання моваў буйнейшым праблемам з'яўляецца слабае развіццё вуснай і пісьмовай мовы, вучні не ўмеюць звязна выказаць свае мыслі, слаба ўладаюць літаратурнай мовай, праяўляюць бездапаможнасць у тлумачэнні радуду свазаў.

Матэматыка з'яўляецца адной з важнейшых дысцыплін. Цэлы рад павук — фізіка, хімія, астраномія і інш. — па сутнасці апіраюцца на матэматычныя веды, г. зн. на матэматычную базу. Вынікі мінулага года паказваюць, і гэта пацвердзілася на прыёмных іспытах у ВНУ і тэхнікумы, што асноўным недахопам у гэтай галіне з'яўляецца слабая работа над аналізам задач. Часам вучні добра ўсвайваюць алгебраічныя формулы, але не ўмеюць гэту формулу прымяняць у жыцці. Многа хто з сярне-чужых сярэдня вядоўных і поўных школ паказвалі сваю бездапаможнасць пры вырашэнні алгебраічных задач. Гэтыя факты паказваюць, што ў выкладанні матэматыкі маюць месца схаластыка, фармалізм.

У пастаноўцы выкладання прыродазнаўства буйнейшым недахопам з'яўляецца да гэтага часу пераважанне славеснасці. Нездавальняюча і часамі вельмі мала паказваюць дзецям асобныя аб'ек-

ты законамернасці прыроды. Усё вывучаецца выключна па падручніку. Няма паказу аб'ектаў прыроды.

У пастаноўцы выкладання гісторыі за апошні год ёсць значнае паліпшэнне. Гэта з'яўляецца рэзультатам асаблівай увагі партыі і ўрада к пастаноўцы выкладання гісторыі і географіі. Разам з тым ва многіх школах выкладчыкі-гісторыкі аддаюць асноўную ўвагу завучванню фактаў, падзей, дат, не даючы вучням абагульняючых вывадаў.

У пастаноўцы выкладання літаратуры да гэтага часу не зжыт сацыялагізм. Ва многіх школах часта выкладанне літаратуры зводзіцца да ўроку грамадазнаўства, да вучэння аб класовай барацьбе.

У нас створаны ўсе ўмовы к таму, каб выкладанне асноўных дысцыплін было пастаўлена ў адпаведнасці з патрабаваннямі партыі і ўрада. Матэрыяльная база значна палепшылася, рашэнні ЦК і СНК аб вучнях з'яўляюцца мацнейшым вагаром паліпшэння выкладання. Сёлета ў нашай рэспубліцы быў праведзен рад курсаў па многіх спецыяльнасцях, тэе прапавалі лепшыя навуковыя сілы Масквы, Ленінграда, Харкаў, Кіеў — павінна паслужыць для нас урокам для ўзмацнення выхаванцаў работы ў школе, і ў гэтых адносінах вялікае месца належыць камсамолу і пёнёрскай арганізацыі.

У нас створаны ўсе ўмовы, каб нашы школы працавалі так, як гэтага патрабуе партыя і ўрад, як гэта адпавядае школам ордэнаноснай рэспублікі.

павінна быць штодзённай справай. Яго нельга звесці да асобных свят, да асобных выпадкаў. Уся вучоба, работа школы сярод дзяцей павінны быць пранізаны духам пролетарскага інтэрнацыяналізма.

За апошні час мы маем рад палепшанняў у наладжванні парадку ў школе. Ужо ёсць школы, дзе парадак з'яўляецца ўзорным (22 і 4 — Віцебск, 3 і школа Лібнехта — Гомель, 25, 36, 1 — Менск).

Школа павінна на спрэзе з'яўляцца ачагом культуры і расаднікам культурных пачынанняў.

Важнейшай задачай гэтага года з'яўляецца палітычнае выхаванне настаўнікаў. Леташнія прарывы вельмі часта тлумачыліся слабай пастаноўкай выхаванцаў работы сярод 30-тысячнага атрада настаўнікаў.

Не менш важнае значэнне мае ўзмацненне камсамольскай і пёнёрскай работы ў школе. Рашэнне ЦК ВКП(б) аб стварэнні інстытута арганізатараў ЦК ВЛКСМ у школах чатырох гарадоў — Масква, Ленінград, Харкаў, Кіеў — павінна паслужыць для нас урокам для ўзмацнення выхаванцаў работы ў школе, і ў гэтых адносінах вялікае месца належыць камсамолу і пёнёрскай арганізацыі.

У нас створаны ўсе ўмовы, каб нашы школы працавалі так, як гэтага патрабуе партыя і ўрад, як гэта адпавядае школам ордэнаноснай рэспублікі.

Е. ХЕЙФЕЦ.  
Начальнік школьнага кіраўніцтва НКАсветы БССР.

**ЗВЕРДАЛОБЫ  
СТАРШЫНЯ ЖАКТА**

**(Пісьмо студэнта КИЖ'а)**  
У 1934 годзе Аршанскі РК (Кіж) камандыраваў мяне на курсы марксізма-ленінізма. Па заканчэнні курсаў я паступіў на службу ў КИЖ Беларусі. Мая жонка таксама прыехала на працу ў Менск. Зайшла сабе кватэру ў Нова-Мааскоўскай № 35/16, кватэра № 25, але не зусім прыстасаваную для ўмоў жыцця: змяшчалася ў агульным пакоі з іншымі. Па гэтай прычыне я вышан быў пражываць у інтэрнаце КИЖ'а.

У гэтым годзе для маёй жонкі абралі маленькі пакойчык. І вось, калі я з'явіўся да старшынні жакта № 25 т. **Зельбермана** для прызначэння мяне, ён адмовіўся, заяўляючы: «Гэта не твая жонка». Ніякія мае довады і дакументы не дапамаглі, што сапраўды яна з'яўлялася маёй жонкай і што неўвільготні год як я зарэгістраваўся з ёю ў г. Оршы не пераканалі старшыннага **Зельбермана**.

Наўжо старшынна жакта мае права заставацца развесціся з жонкай?

**М. П. НИХАМАУ.**

**ОРГАІІЗАВАЦЬ  
ПРОЦЬПАЖАРНУЮ АХОВУ**

**(Пісьмо калгасніка)**  
Першай брыгадзе калгаса «Сягоньня праца». Унаўскага сельсавета, Лёзьянскі раён) на сучасным пункце здарыўся пажар. У выніку яго калгаснікі не маглі выратаваць: адсутнічалі багры, шпаты і інш.

Аднак, гэта не паслужыла ўражаннем для кіраўніцтва калгаса. Да гэтага часу астатнія сушыльны тавары не забяспечаны неабходным асцярожна пажарным інвентаром.

Начальнік пажарнай дружны т. **Масароў С.** і старшынна калгаса т. **Масанкоў** бяздзейнічаюць.

**ГУРЧАНКА.**

**ПУХАВІЧАХ  
У ДЗЕЦЯХ НЕ КЛАПОЦЯЦА**

**(Пісьмо работніцы)**

Пасляку Мары'яна Горка (раён-партызанскі Пухавічы) аб дзецях не клапаціцца. Тут нават няма дзіцячай пляцоўкі і яслей, дзеці пераходзяць на вуліцу і ў школьнага ўзросту прадастаўляюць сабе. Яны бегаюць па вуліцы, чапляюцца на аўтобусы і трамваі, лазяць у агароды і сады. Гэта бацькі не маюць магчымасці

**УЛІЧАНЫ ПАМЫЛКІ  
МІНУЛАГА ГОДА**

**ЧЫРВОНАПОЛЛЕ.** (Ад спец. нар. «Звязды»). Старшынна калгаса «Усходняя зорка» т. **Братачкін**, як кажуць, навучан горкім вопытам. Летась, недаглядзеў, і лён увесь пашоў у кастру. І валакно для здачы дзяржаве кулялі за збожжам.

У гэтым годзе праўленне калгаса згадзілася з прапановамі старшынні накіраваць трох калгасніц на курсы падрыхтоўкі спецыялістаў па ільну. Лепшыя ўдарніцы калгаса **Ануфрыява Феня**, **Падалькіна Аня**, **Кучарава Моця** скончылі курсы. Яны сачылі за пасевам ільну і праполкай. Палолі тры разы. Лён, заражоны павітухай, вырываў, каб не даць гэтай хваробе распаўсюджвацца.

Лён у калгасе парос надранны. Яго пасеяна было 51 гектар. Правадзілася двойное перабленне. Пры расцілі трэста таксама сартавалі. Калгаснікі ўпэўнены заяўляюць, што іх лён пойдзе не ніжэй 14—16 нумарам.

Калгас «Усходняя зорка» лічыцца перадавым у раёне. Ён першым разлічыўся з ізражывай па хлебапастаўках і здадзена 58,5 цэнтнераў ільносемея.

**А. МАНЬКОУ.**

**ЯК ЗЯНІЦУ ВОКА АХОУВАЦЬ  
КАЛГАСНЫ УРАДЖАЙ**

Падвечар два дзесяткі рабкораў, селькораў, комсамольцаў выехалі ў калгасы **ХОЦІМСКАГА** раёна правярць становішча аховы калгаснай маемасці і ўраджаю. Групамі па два і па тры чалавекі дабраліся мы ў калгасы: калі ноч увайшла ўжо ў свае правы.

Калгас «**Совецкая Беларусь**» — старэйшы ў раёне. Арганізаваўся ён у 1919 годзе. Ахоўваць калгасную маемасць і ўраджай калгаснікі паставілі лепшага ўдарніка **Сцяпана Макаравіча Старашчанка**. На гэтай пасадзе ён працуе ўжо два гады. Не было такіх выпадкаў, каб Сцяпан на варце заснуў. І зараз у начной цемры ён, даведаўшыся, хто мы, ветліва сустракае нас са словамі.

— Каб уласная мая хата загарэлася і тады-б я з паста не зшоў-бы.

Не спаў таксама вартаўнік **Фёдар Кухценка** ў калгасе «**Чырвоны сэрп**». Яго варта адказная — складаў з хлеба. Каб на варце не заснуць, Фёдар часта перагукваецца з **Казаковым Сцяпанам**, які вартуе калгасную жывёлу.

У калгасе «**Новы шлях**» ішла

**Паход імя тав. ГІКАЛО за лён**

**Антымеханізатарскія тэндэнцыі  
Смалявіцкай МТС**

**СМАЛЯВІЧЫ.** (Спец. нар. «Звязды»). У калгасе «**КОЛАС**», Вартаўскага сельсавета, было пасеяна 20 гектараў ільну. Лён вырас высокім і тонкім. Ён хутка паспеў, і ўборачы яго неабходна было ў час жніва жыта.

Аднак, у калгасе на лён менш за ўсё зварачалі ўвагі. Толькі пасля ўборкі жыта прыступілі да пераблення. У большасці лён перастаяў, перагарэў на сонцы.

Пасля пераблення лён у кучках прастаяў каля двух тыдняў. Ішлі дажджы і частка ільну пачарнела, пачынала гніць. Яшчэ і зараз на полі стаіць не звезеным лён з 6 гектараў.

20 жніўня ў калгасе ўспомнілі аб тым, што трэба абіваць лён. Жавячыны ўзялі правікі і пайшлі на ток. Машына Гільштэйна стаяла без работы. Толькі на трэці дзень калгас рашыў скарыстаць машыну на ачосе ільну. Але ўсталяваць яе не было каму. Машыну пусцілі не адрэгуляваўшы. Якасць абмалоту зусім дрэнная. Абмалочаны лён зноў скінут у кучу.

Гэта становішча характэрна для большасці калгасаў раёна. Тут абмалот і расцілі ільну адкладвалі на самы позні час. Большасць калгасаў недагушчальна зацягнула перабленне. Больш 200 гектараў ільну стаіць нявыцерабленым.

У гэты час ільноцерабілі «**Комсамолка**» і «**ВНІЛ**» стаяць без работы. За ўвесь час 11 гэтых ма-

шын выцерабілі ў калгасах не больш 30 гектараў.

Антымеханізатарскія тэндэнцыі ва ўборцы ільну ўзначальвае МТС. Старшы механік МТС **Граковіч** агітуе за некарыстанне ільноцерабілак, нібы таму, што яны непрагодны для работы ва ўмовах раёна.

Кіраўніцтва МТС і райземадзел таксама нічога не робяць і зараз, каб у самыя бліжэйшыя дні скончыць ўборку, абмалот і расцілі ільну. Ва ўсіх калгасах выцераблены лён стаіць на полі ў снапах. У калгасе «**Перамога**» звезены лён склалі ў гумно. Да абмалоту яшчэ не прыступілі.

6 машын Гільштэйна, якія ёсць у раёне, на абмалоце ільну не скарыстоўваюцца.

Ніхто ў раёне не займаецца падборам спеціалістаў. Хоць у райземадзеле лічаць, што разаслана 32 проп. ільну, але варта праіраваць спеціалістаў для таго, каб упэўніцца, што гэта даўка не так. Зводка і сапраўднасць — дзве розныя рэчы.

У калгасах парушаюцца паставы партыі і ўрада аб аплале калгаснікам, якія заняты на ўборцы ільну. У калгасе «**Чырвоны маяк**», **Забалацкага сельсавета**, за выкананне нормы на перабленні, абмалоце і расцілі ільну запісваюць па 1,25 працэнта. Аб зваінай аплале калгаснікі нават не ведаюць.

**А. ЛОСЬ.**

**ВЫКАНАЛІ ПЛАН ХЛЕБАЗДАЧЫ**

**МАГІЛЕЎ.** (Па тэлеграфу). Соўгас «**Вейно**», **Магілеўскага свінаводтраса**, 25 жніўня датармінава выканаў план здачы хлеба дзяржаве. Да 1 верасня поўнасцю вернем дзяржаве насенную пазыку.

**АБРАМЧУК, ПУЗЫРОЎ.**

**ЧАШНІКІ.** **Вяцёрскі сельсавет** першым у раёне 23 жніўня выканаў гадавы план хлебаздачы. Перадавы калгасы сельсавета — «**Звязда**», «**Горы**» — выканалі план яшчэ 18 жніўня.

**Т. ЛЯХАЎ.**

**М. РАШЫЦКІ.**

**БАДЗЁРАЯ СТАРАСЦЬ**

**Пётру Кадасэву** 86 год. Ён яшчэ зусім бадзёры, сістэматычна працуе ў калгасе. Вяснкой і ў пачатку лета ён капаву канавы, а зараз абмалочвае гапоўкі ільну.

Дзед **Кодасэў** любіць пагаварыць аб мінулым і сучасным сваім жыцці. Раней **Кодасэў** батрачый у паню, зараз роўнапраўны член калгаса.

— Люба мне **совецкая ўлада**, — любі калгасы, бадзёрасці мне паддапо сучаснае жыццё, — гаворыць **Пётра Кодасэў**.



**ТРАСЦЕ НА СЦЕЛІШЧЫ —  
ПІЛЬНЫ ДОГЛЯД**

**ШКЛОЎ.** (Ад спецыяльнага нарэспандэнта «Звязды»). Калгас «**Правда**», **Рыжскаўскага сельсавета**, пяты дзень расцілае ільнотрасту. У гэтым годзе было пасеяна 62 гектары таварна-гатунковага ільну. Ураджай добры. Даўжыня сцяблоў дасягае ў сярэднім 70—80 сантыметраў, а з некаторых гектараў — і цэлага метра. Ад старога да малага ў калгасе ўсе імкнучца, каб не дапусціць страт ільну.

Асаблівай увагі вымагае траста на сцелішчы. Намеснік старшынні калгаса па ільну **Непапушаў** пільна прыглядаецца якім пластом я расцілаюць. А расцілаць лён трэба тонкім пластом. Ён заўважае асобныя недахопы і тут-жа выпраўляе. Вось **Ганакова Поля**, **Дамковіч Вара** з першых дзён, як пачаўся расцілі, стараюцца слаць так, каб праз саломку ільну была відаць зялёная траўка.

Калі лён разасланы тонкім пластом, тады ён вылежваецца роўнамерна. Але ёсць і такія калгасніцы, як **Маліноўская Мар'я**, **Непапушава Паша**, **Бамарова Алена**, якія сцелюць абы раскінуць снапок: траста кідаецца імі цэлымі жменькамі.

Кожны дзень **Непапушаў** разам са звенявымі брыгад **Савіцкай Рыпінай**, **Дразовай Дуняй**, **Качанавай Макрэнай** штодзённа праходзяць па разасланых участках ільну, праглядаюць, калі запухляцца вяршы, пачнецца лёгкая ламацца траста, — тады звенні пойдучь на пад'ём трасты.



**ВЯЛІКІ УРАДЖАЙ ЯБЛЫК У САДАХ БССР.**  
**НА ЗДЫМКУ: ЦЕРАШКОЎ ДАРАФЕЙ ПЯТРОВІЧ** — лепшы ўдарнік — агародні-садавод калгаса «Трэці рашаючы год плыгодкі», **Веткаўскага раёна**, **Радужскага сельсавета**. Ён штогод прэміруецца за добрую пастаянку работы.

**ФОТО БЕЛЯКОВА С. Е.**

**ЗАБЫЛІ ЛЕТАШНІЯ УРОКІ**

«Я ўжо 3 гады працую на будаўніцтве. Але калі ў гэту зіму мне не дадуць другога пакоя, кіну працу» — заявіла работніца пабудовы дашкольнага тэхнікума **Чарняўскага Наталля Ульянаўна**.

Мы прывялі гэта выступленне таму, што яно характэрна. Многія рабочыя будаўнікі, якія жывуць у інтэрнатах будаўнічых арганізацый **Белпрамбуда** і **Менбуда**, скарыстаюцца на дрэнныя жыллёвыя ўмовы.

**Барысаўскі тракт дом № 55** — барак-інтэрнат для сямейных рабочых. Не верыцца, што ў гэтым будынку інтэрнат. Ён больш падобны на кароўнік. Нізенькія разламаныя вокны, скрозь столь відаць неба. Сам будынак зроблен з тонкіх дошак. Зімою страшэнны холад.

Непрыветліва сустракае нас інтэрнат рабочых **Белпрамбуда**, які знаходзіцца па **Кладбішчанскай вуліцы** дом № 28-а. Памяшканне не атынкавана. Не лепш і ўнутры памяшкання. Відаць, што пакоі калісьці былі пафарбаваны. Дзе-ні-дзе на сценах відна фарба. Столь як рэштата. Калі хто-небудзь ідзе па пакоі другога паверху, дык на галовы тым, што жывуць у ніжнім паверсе, сыплецца пясок.

У 24 пакоях, якія мае гэты барак, пануе антысанітарыя. Пры моцных вятрах зімой у пакоях жыць нельга.

«І колькі гора я набралася зімой, — расказвае жонка будаўніка тав. **Эліна**. — Вада ў пакоі замарае». Кіраўнікоў **Белпрамбуда** гэта як быццам не датычыць, яны і зараз не думваюць рамантаваць будынак.

У кожным пакоі інтэрната паставлены тымбачкі для захавання

бачкі дабраў, з паламанымі дзверцамі.

У гэтым інтэрнаце ёсць 3 сямейныя пакоі і пяць пакояў для жанчын. Але жанчыны не маюць дзе зварыць сабе што-небудзь паесці. Справа ў тым, што ў кубавым адзяленні побач з катлом для вару знаходзяцца ўмывальнікі, і пры мыцці брудная вада пападае ў кацёл.

Мы правяралі і інтэрнаты будаўнікоў па **Барысаўскаму тракту** дом № 61 і па **Кладбішчанскай вуліцы** дом № 31-34. І там найгорш лепш, калі не лічыць больш здавальняючае санітарнае становішча.

І ў гэтых інтэрнатах будынікі як знадворку, так і ўнутры не атынкаваны, столь працякае. Зімой, безумоўна, там жыць нельга. Ведае аб гэтых агіднасцях і старшы камендант інтэрнатаў **Белпрамбуда Лісоўскі**, але ён заняты больш важнымі справамі... зневажаннем і лайкай жыхароў.

Кіраўнікі будаўнічых арганізацый кожны год адчуваюць востры недахват кваліфікаванай работай сілы і ў той-жа час сваімі агіднымі адносінамі, адсутнасцю малейшай клопатлівасці аб іх разганяюць свае кадры.

Гэта становішча тым больш нецярпіма таму, што ў мінулым годзе падрыхтоўнай інтэрнатаў і баракаў **Белзьярбуда** да зімы непасрэдна займаўся ЦК **КП(б)Б** і асабіста тав. **Гікало**. Па гэтай пытанню была вынесена спецыяльная пастанова ЦК **КП(б)Б**. Відаць, што кіраўнікі будаўнічых арганізацый вельмі хутка забылі леташнія ўрокі і паўтараюць свае памылкі.



# ДЗЕЦЯХ НЕ КЛАПОЦЯЩА

(Пісьмо работніцы)

Падобу Мары'на Горка (раён-цэнтр Пухавічы) аб дзецях не клапоціцца. Тут нават няма дзі-цельнага ўзросту прадастаўле-самі сабе. Яны бегаюць па ву-ліцах, чапляюцца на аўтобусы і ў парку, лазіць у агароды і сады і працаваць, і няма з кім па-моць далей.

Высокая дае дзецям, не палыходзячыя ў іх узросту. Яны не цікавяцца заняткам дзяцей на вясні. У гэты год робіцца на вачах парт-іі і савецкіх арганізацый гэта, але, на вясні жаль, гэтым заняткам ніхто не займаецца.

Гарэлік.

## У слядах выступленняў «Звязды»

— О —

## ЗАБЫТЫ Я

У гэты такі кепска, таварышы профсаюзнікі, што вы забылі Грэс-раён. Яшчэ 26 чэрвеня «Звяз-да» ў сваім артыкуле пад загалоў-кам «Забутыя» напаміна кіраўні-цтва ЦПСБ, што ў Грэскім раёне арганізацыя не існуе, што гэты профсаюз прадастаўлены сабе і патрабуюць дапамогі. Добра і дарэмна чакалі кіраўні-цтва Грэскага раёна дапамогі з боку ЦПСБ. Бюро райкома выму-шана было прыняць наступную рашэнне:

Давесці да ведама ЦК КП(б) і партгрупы ВЦСПС, што, гледзячы на значны час, які вышлоў з дня апублікавання ар-тыкула ў газеце «Звязда», ЦПСБ ў гэты час не прыслаў свайго аддзялення для афармлення проф-саюзаў у раёне.

Даручыць тт. Розенблюму і Сам-соўскаму арганізацыйны сход профсаюзаў — работнікаў пра-цэнтры для выбару профсаюзнага кіравання.

На бачыце, паважаныя тавары-шы ЦПСБ, у Грэскім раёне бя-спраўна не хочуць, там члены профсаюза хочуць працаваць і не чакаюць быць забытымі.

— О —

## НАЛЁТ НА КВАТЭРУ

12 жніўня ў заметы пад гэтым загалоўкам «Звязда» пісала аб агі-татарскіх адносінах да землеўпарадка-вання тав. Падольскага.

выплатаў, каб Спяпан на зарце заснуў. І зараз у начной цемры ён, даведаўшыся, хто мы, вельмі сустрэкае нас са словамі.

— Каб уласная мая хата зага-рэлася і тады-б я з паста не зы-шоў-бы.

Не спаў таксама вартаўнік Фё-дар Кухценка ў калгасе «Чырвоны серп». Яго варта адказаць — складаў з хлебам. Каб на зарце не заснуць, Фёдар часта перагук-ваецца з Казаковым Спяпанам, які вартуе калгасную жылёту.

У калгасе «Новы шлях» ішла малацьба. Поўскладаная малатар-ня працавала бесперабойна. Лю-дзі былі на сваіх месцах. Патрых-тоўвалі зарню для здачы дзяржа-ве. Не спалі калгасныя вартаўнікі.

Але такіх калгасаў, дзе добра наладжана ахова і дзе добра пра-цуюць вартаўнікі, у правяральных намі калгасах не так ужо многа.

Старшыня калгаса імя Карла Маркса тав. Маскалёў упершыню за ўвесь час свайго вартаўніка толькі з нашым прыездам. І ака-залася, што вартаўнік Рапсаў Ва-сіль спаў. Былому прэдадзальніку Барыбкіну Івану даручылі на полі вартаваць абмалочанае жыта. Ён таксама спакойна спаў у саломе, а з ім яшчэ 3 калгаснікі, што прышлі прачышчаць жыта.

Начны аб'ездык Рабцаў Якаў таксама спаў дома і не думаў на-ват выязджаць у поле. Наогул у калгасе імя Карла Маркса калгас-ны ўраджай не ахоўваецца. Гумны з хлебам стаяць адкрытыя, вар-таўнікоў каля іх няма.

Такі-ж малюнак сустралі мы ў калгасе «Чырвоны серп», Тра-ціўскага сельсавета. І тут вартаў-нік Белабенкаў Васіль спаў у са-леме. А яму даручылі вартаваць калгасны хлеб.

Гумно другой брыгады ахоўвае Лазуноў Васіль. На такую ляжыць ільносемея, вакол гумна раскіданы снапы. Мы добра шукалі вартаў-ніка пакуль знайшлі — ён спаў ка-ля еўні.

Не знайшлі мы вартаўнікоў каля гумна калгаса «КІМ», «Іскра» і інш. А ў другіх калгасах хоць вартаўнікі былі на месцы, але яны спакойна спалі і ўвесь кал-гасны хлеб можна было беспераш-кодна вывезці.

Нельга сказаць, што раённы арганізацыі не мабілізавалі і не папярэдзілі калгасы на неабход-насць арганізацыі пільнай аховы калгаснага добра. Але гэтыя папяр-эджанні нікім не выконваюцца, а раённы арганізацыі нікім не турбаваліся праверыць лёс сваіх указанняў.

- Удзельнікі рэйда:
- Мікуцэна, Куляшэўскі,
  - Хмара, Зайцаў, Маскалёў,
  - Барыбкін, Земцоў, Луцаў,
  - Дзядзечкін, Міркін, Рэшат-нёў, Несцяранка, Бургудзін,
  - Віннікаў, Еромін, Карпечка,
  - Стальман, Манькоў.

# БАДЗЁРАЯ СТАРАСЦЬ



Пётру Кодасаву 86 год. Ён яшчэ зусім бадзёры, сістэматычна пра-цуе ў калгасе. Вясной і ў пачатку лета ён капаў канавы, а зараз аб-малочвае галоўкі ільну.

Дзед Кодасаву любіць пагаварыць аб мінулым і сучасным сваім жыц-ці. Раней Кодасаву батрачыў у па-ноў, зараз роўнапраўны член кал-гаса.

— Люба мне савецкая ўлада, — любіць кагася, бадзёрасці мне пад-дало сучаснае жыццё, — гаворыць Пётра Кодасаву.

Яшчэ старэй за свайго мужа Хрыстына Апанасаўна Кодасаву; ёй ужо 95 год. Як і муж, яна працуе ў калгасе. Пелела і церабіла лён, жала збожжа і не горш чым мала-дзя ў выконвала нормы.

НА ЗДЫМКАХ: дзед Кодасаву аб-малочвае галоўкі і Хрыстына Апанасаў-на Кодасаву са снапамі ільну. (Калгас імя Сталіна, Гарадокскага раёна).

Фото А. МІКУЦКАГА.



## ГРУБЫЯ СКАЖЭННІ ПРЫ ЗЕМЛЕУПАРАДКАВАННІ

СЯННО. (Ад спец. карэсп. «Звяз-ды»). У раёне зрываецца падрых-тоўчая работа да ўручэння калгас-ам актаў на вечнае карыстанне зямлёй. Гэту важнейшую палітыч-най важнасці работу ў Сянно не-лааданілі, усклалі на плечы адна-го раённага землеўпарадкавальца Данилава. Райза, МТС, райком парт-ыі, райвыканком стаяць у баку нават ад той невялікай работы, якую пачаў тав. Данилаў і яго адзін каморнік Рабцоў.

Характэрны прыклад. Яшчэ ў ліпені месяцы трэба было пачаць падрыхтоўку мершчыкаў. Раённы землеўпарадкавальца ездзіў па ўся-му раёну, вербаваў курсантаў, на-вербаваў нарэшце 15 чалавек і аб'явіў збор на 24 жніўня. На курс-ы з'явілася ўсяго 6 чалавек. Ні кватэрамі, ні харчаваннем курсан-ты не забяспечаны. А райком парт-ыі, райвыканком як быццам да гэтага няма ніякай справы.

Яны спакійны, бо Наркамзем за-сланаваў уручыць у 1935 г. акты на вечнае карыстанне зямлёй толь-кі 14 калгасам, астатнім акты бу-дуць уручаны ў 1936 годзе. Ці азначае гэта, што сёлета не трэ-ба весці падрыхтоўчай работы ў тых калгасах, якім будуць уруча-ны акты на вечнае карыстанне зям-лёй у 1936 г.? Безумоўна не.

Наадварот, чым раней пачнецца падрыхтоўка, тым лепш, тым да-кладней яна будзе праведзена.

Каморнік Рабцоў зараз працуе ў калгасе Ульянавіцкага сельса-вета, якім у першую чаргу будуць уручацца акты на вечнае карыс-танне зямлёй. Гэтыя калгасы ўжо былі землеўпарадкаваны раней. Зараз трэба толькі выраўняць ме-

жы паміж калгасаў, устанавіць дакладную эксплікацыю, склаці праект землекартыравання і пра-ставіць на канчатковае зацвяр-джэнне райвыканком. Толькі пас-ля зацвярджэння праектаў стаяць да на гравідак стандартныя слупы з кляймо: «СССР» і эмблемай — сярпа і молата.

Што робіць т. Рабцоў у гэтых калгасах — ніхто ў раёне не ад-цікавіўся, не заглянуў на поле, дзе чалавек з тэадалітам робіць важнейшую палітычную справу. А пацікавіцца работай тав. Рабцова неабходна, бо ён дапускае рад гру-бейшых не толькі тэхнічных, але і палітычных памылак.

Па-першае, паводле інструкцыі, межавыя слупы трэба не толькі абпальваць, але і асмальваць, каб яны даўжэй захоўваліся. Рабцоў ігнаруе гэта патрабаванне і зако-рвае слупы не абсмаляенымі.

Па-другое, інструкцыя патрабуе пад слупы замахваць камямі, каб можна было знайсці гравіцу і та-ды, калі слуп згіне, выпадзе. Гэ-тага ў многіх выпадках не робіць.

Па-трэцяе, каморнік Рабцоў пра-буе ўласнай персонай вырашаць складаныя зямельныя спрэчкі па-між калгасамі. Напрыклад, калгас-ы «Ульянавічы» і «Замошша» спрачаюцца за адзін ўчастак паха-ці плошчай 10 гектараў. Камор-нік Рабцоў рашае адрэзаць гэты ўчастак калгасу «Ульянавічы» і не толькі запісвае гэта ў праект, але і ставіць ужо межавыя слупы.

Бачыце, ён ушэўнен, што яго ра-шэнне будзе зацверджана пры аб-гаварэнні праекта землеўпарадка-вання! Адным словам каморнік

Рабцоў дзейнічае наперакор інс-трукцыі Наркамзема СССР. У ін-струкцыі сказана, што пачатку складаецца праект, зацвярджаецца РВК, а потым межы пераносзяцца ў натуру. У каморніка Рабцова робіцца наадварот. Гэта — грубей-шае парушэнне статута сельска-гаспадарчай арцелі.

Пры землеўпарадкаванні калг-асаў, у час падрыхтоўкі да навеч-нага замацавання за калгасамі зям-лі, вяткае значэнне мае выпрам-ленне граніц, устроненне далёка-зямельна, перазналасці і т. п. Па-між калгасамі «Ульянавічы» і «Рудніца» граніца мае самую dzi-восную форму зіг-загаў. Яе трэба выпраміць, але гэта нельга дару-чыць аднаму каморніку. Тут па-вінна-б заняцца раённая зямель-ная камісія. На жаль, яна не па-дае адзак жыцця.

Нарэшце, трэба было-б памя-таць кіраўніцтву Сяненскага ра-ёна, што ў гэтым раёне ў мінулым асабліва моцна дзейнічала контр-рэвалюцыйная рука напэма Пры-шчэпава і яго агентуры.

Чым, як не шкодніцтвам класа-вага ворага можна вытлумачыць той факт, што ў асобных калгасах («Ульянавічы», «Чырвоная гара») межавыя слупы, толькі што ўста-ноўлены, ужо вывернуты, знішча-ны? Навечнае замацаванне за кал-гасамі зямлі — гэта новы, смь-нейшы ўдар на астатках недабіта-га кулака.

Трэба да канца выкрываць про-іскі класавага ворага, які імкне-ца яшчэ раз перад здыханнем на-шкодзіць ненавісным для яго кал-гасам. Гэтага таксама не ўлічылі ў Сяненскім раёне.

А. МІКУЦКІ.

рашата. Палі хто неўдзяліць на па-коці другога паверху, ды на га-ловы тым, што жывуць у ніжнім паверсе, сыплецца пясок.

У 24 пакоях, якія мае гэты ба-рак, пануе антисанітарыя. Пры моцных вятрах зімой у пакоях жыць нельга.

«І-кожкі тора я набралася зі-мой, — расказвае жонка будаўні-ка тав. Эгіна. — Вада ў пакоі за-мярае». Кіраўнікоў Белпрамбуда гэта як быццам не датычыць, яны і зараз не думаюць рамантаваць будынак.

У кожным пакоі інтэрната па-стаўлены тумбачкі для захавання прадуктаў, але яны ні ў якім разе не адпавядаюць сваёй назве. Тум-

пай кожны год атчуваюць востры недахват кваліфікаванай рабочай сілы і ў той-жа час сваімі агі-татарскімі адносінамі, адсутнасцю ма-лейшай кваліфікацыі аб іх раз-ганяюць свае кадры.

Гэта становішча тым больш не-цярпіма таму, што ў мінулым годзе падрыхтоўкай інтэрнатаў і баракаў Белдзяржбуда да зімы непасрэдна займаўся ЦК КП(б) і асабіста тав. Гікало. Па гэтым пытанню была вынесена спецыяльная па-станова ЦК КП(б) В.Ілаш, што кі-раўнікі будаўнічых арганізацый вельмі хутка забылі леташнія ўро-кі і паўтараюць свае памылкі.

С. ЦЫПКІН.

## ЗРЫВАЮЦЬ РАМОНТ

У будаўнічым сезоне 1935 года будкантора горжылсаюза павінен капітальна адрамантаваць 96 да-моў. Дагавары заключаны на ра-монт 53 дамоў. Адрамантавана-ж на 1 жніўня гэтага года толькі 10 дамоў.

Гэтыя лічбы — яркі доказ таго, што на сутнасці справы капітал-ны рамонт дамоў на Менску са-рван.

Віну за зрыў будаўніцтва трэба аднесці за кошт горжылсаюза. Там своечасова да рамонту не падрых-таваліся. Спачатку была ўстаноў-ка правесці капітальны рамонт па 120 аб'ектах. У разгар будаўніча-га сезону ў горжылсаюзе ўсхамя-нуліся, што не хопіць грошай. Па-чалі пераглядаць тытульныя спі-сы, зменшылі колькасць аб'ектаў да 96. Аднак, і гэта не выратоў-вае становішча.

Будкантора яшчэ і да гэтага ча-су зусім не прыступіла да рамон-ту 30 будынкаў. Ужо зараз з-за адсутнасці грошай закансервавана будаўніцтва двух дамоў у жакце № 7 (старшыня Капланскі) і адна-го дома ў жакце № 9 (загадчык дамамі Каплан).

Жыхары дамоў № 32 на Мясніч-кай і Замкавай вуліцах на час рамонту выселены ў сараі. Але з-за таго, што жакт № 9 запасы-чыў будканторы 46.000 і жакт № 7 — 11.000 руб., у гэтых бу-дынках ужо на працягу трох ты-дняў спынена работа.

Горжылсаюз, які павінен фінан-саваць жакты, абсалютна пальцам аб палец не ўдарыў для таго, каб забяспечыць будаўніцтва сродкамі. Матывы адзін — калі жакты лікві-дуецца запасычанаць на арэнднай плаце, тады ў нас будуць грошы. А пакуль... на бігучым рахунку будканторы 4.000 рублёў і даўжні-коў на суму прыблізна ў поўміль-ёна рублёў. Дайшло нават да та-го, што вагон шыла, які прыбыў на адрас будканторы, не было чым выкупіць.

Значную частку віны ў зрыве будаўніцтва і рамонту дамоў трэ-ба аднесці за кошт тэхбюро гор-жылсаюза. Каштарысы, складзеныя тэхбюро, не адпавядаюць сапраўд-наму кошту рамонту. Прыходзіць-

ца перарабляць іх, адцягваць таў-міны пачатку работ. Так, дом № 19 па Лагойскаму тракту пачалі ра-мантаваць са спазненнем на два месяцы — у канцы ліпеня.

Мы мелі гутарку з кіраўніком будканторы т. Бакуноўчым па пы-танню сканчэння рамонту да зімы. Нас вельмі здзіўляе яго самазаспа-коенасць (да рэчы, нічым неаб-грунтаваная). Будматэрыялаў не хапае. З двух з паловаю тон шві-коў, намечаных Дзяржпланам, буд-кантора не атрымала ні аднаго швіка. За ўвесь 1935 год кантора атрымала толькі 8 проц. патрэб-нага ёй матэрыяла. Толькі 29 жніўня рабочым выплацілі пенсію за ліпень месяц. Безумоўна, што пры такім становішчы няма ні-якай гарантыі, што пачаты плана-вы капітальны рамонт будзе скон-чан да зімы.

Не лепш абстаць справа і з бя-гучым рамонтам у жактаўскіх да-мах. Паводле плана, трэба было на гэту мэту выдаткаваць 317 тыс. рублёў, за першую-ж палову гэтага года выдаткавана ўжо 324 тыс. рублёў. Але гэтыя грошы ска-рыстаны галоўным чынам на ра-боты па ўпарадкаванні двароў (уборныя, смеццёвыя ямы). Па за-яве старшыні горжылсаюза т. Ас-троўскага патрэбна яшчэ 100—150 тыс. руб. для таго, каб па-правіць разварочаныя дахі, адра-мантаваць паламанныя падлогі, дзверы, вокны і т. д.

Зіма не за гарамі. Многа рабо-чых сем'яў жывуць зараз у сара-ях. Безумоўна, што скоро там нельга будзе жыць, асабліва з дзецьмі. Рэмонт павінен быць скончаны ў бліжэйшы-ж час.

Спасыланы кіраўнікоў горжыл-саюза і шытаў на адсутнасць гро-шай для сканчэння рамонту не маюць ніякіх падстаў. Грошы ёсць. Трэба неадкладна спагнаць запасы-чанаць на арэнднай плаце, паста-віць работу так, каб да 7 ліста-пада цалкам скончыць увесь пла-навы капітальны і бігучы рамонт будынкаў.

С. К.

### УЗНАГАРОДЖАННЕ ўдзельнікаў веласіпеднага прабегу Хабараўск-Масква

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт Саюза ССР паставіў:

За зроблены камандай першага палка асобай будаўнічай брыгады НК шляхоў зносін у рэкордна-кароткія тэрміны, у вельмі трудных умовах веласіпедны прабег Хабараўск—Масква (9.174 к.м.) за 57 дзён на веласіпедных савецкай вытворчасці без паломак і аварый **узнагародзіць ордэнам Чырвонай звязды: Феофістава Г. В.**—камандзіра прабегу, інспектара палка; **Полічэнка І. Р.**—камандзіра аддзялення чыгуначнай аховы; **Елізарава П. Г., Безрукава А. В.** і **Рэзічэнка Е. Е.** — стражоў чыгуначнай аховы.

### Тав. Шмідт у Краснаярск

КРАСНАЯРСК, 31 жніўня. (БЕЛТА). Учора раніцою ў Краснаярск прыехаў начальнік Галоўнага ўпраўлення Паўночнага морскага шляху тав. О. Ю. Шмідт. Двём тав. Шмідт пабываў на востраве Молакава і правым боразе Енісея, дзе дэтална знаёміўся з будаўніцтвам аэрадрома галоўнага ўпраўлення паўночнага морскага шляху.

### Працэс аб шпіянажы і дыверсіі

ІРКУТСК, 31 жніўня. (БЕЛТА). 31 жніўня ў выязной сесіі ваеннай калегіі Вярхоўнага суда Саюза ССР у г. Иркутску, пад старшынствам тав. Нікітэнка, пачалася слуханнем справа групы белагвардзейцаў, пранікшых на заданых разведчых органаў нейкай замежнай дзяржавы праз Манчжурію ў Савецкі Саюз з мэтай шпіянажу і правядзення дыверсійных і тэрарыстычных актаў. Па справе ў якасці абвінавачаных прыдугнуты белагвардзейцы: былы палкоўнік Кабылін І. В., былы афіцэр Перэладаў Е. Л. і Олейнікаў В. В., затрыманых пасля перакідкі іх праз граніцы на савецкай тэрыторыі са зброяй, важгальнымі знарадамі і контррэвалюцыйнай літаратурай.

На папярэднім следстве абвінавачваемы паўнасна прызналі слабе вядомыя і далі вычарпальныя паказанні аб арганізацыі і правядзенні дыверсійных і тэрарыстычных актаў.

### Вылет самалёта „Савецкая Беларусь“

Тушыно, 1 верасня. (Спец. кар. «Звязды»). Самалёт гомельскага аэраклуба «Савецкая Беларусь» вылятае 2 верасня раніцою ў скорасны пералёт па маршруту. Самалёт даабсталяван і выправаван. Настрой экіпажа бадзёры, упэўнены. Прыкладзены ўсе намаганні, каб выканаць заданні.

### КНИГІ АНРЫ БАРБЮСА НА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Кнігі Анры Барбюса «Сталін» і «У агні» выдаюцца Дзяржаўным выдавецтвам БССР на беларускай мове. З друку яны выйдучь у 1935-36 гадах.

### ПЕРШЫ ТЭАТРАЛЬНЫ БІНОКЛІ

Віцебская акулярная фабрыка выпусціла першыя тры экзэмпляры тэатральных бінокляў, якія асвайваюцца вытворчасцю ўпершыню. Шкло для бінокляў зроблена на гэтай-жа фабрыцы.

### ПА ГАЗЕТНЫХ РАДКАХ

□□□

### Велізарны ход рыбы

Надаўна ўзбярэжныя раёны Одэсы ўяўлялі сабой небывалае відвішча. На моры цялі дзесяткі шалан і рыбацкіх чаўноў. Сотні людзей, стоячы на калені ў вадзе, простым кошыкамі або сукані выцягвалі з абрыстую рыбу — чырус. Такого наплыву рыбы Одэса не бачыла на працягу 50 год. Усе рыбныя промыслы, склады, кансервовыя заводы былі перапоўнены рыбай. Толькі на адным пункце Рыбтрэста за тры дні злоўлена 1.240 цэнтнераў рыбы («ЧОРНОМОРСКА КОМУНА»).

### Чыгуначныя малочныя цыстэрны

Ленінградскі малочны камбінат выпусціў першую ў Саюзе алюмініевую цыстэрну для перавозкі малака па чыгуначы. Цыстэрна зробіла чатыры рейсы — з Ленінграда ў Пскоў і назад. Выправаванні далі вельмі добрыя вынікі. Па дарозе тэмпература малака ў цыстэрне павысілася толькі на 1½ градуса, а кіслотнасць не змянілася. Майстэрня камбіната робіць зараз другую цыстэрну («ЛЕНІНГРАДСКАЯ ПРАВДА»).

### Гукавы кіно-тэатр у нямецкім раёне

### „МЫ ХОЧАМ ПРЫГАЦЬ З САМАЛЁТА“

Дырэктар менскай швейнай фабрыкі «Окцябр» т. Драгілеў перажываў труднейшыя мінуты. Ніякія фабрычныя непаладкі і вытворчыя затрудненні так не ставілі вопытнага гаспадарніка ў тупік, як зараз.

Паважанаму дырэктару прышлося вытрымаць энергічную атаку цэлай сотні рабочых і работніц. Сто чалавек, у большасці сваёй жывчын, патрабавалі ад дырэктара ім магчымаць стаць парашуцістамі...

За навучанне аднаго чалавека парашутнаму спорту менскі аэраклуб бярэ 200 руб. Адсюль цяжка ўявіць жах дырэктара 20 тысяч руб. трэба фабрыцы, каб задаволіць жаданне прыгаць з самалёта. Гэта, апрача грошай, уключаны за існуючы гурток парашуцістаў, у якім займаецца 13 работніц і рабочых фабрыкі.

Жадаючым прыгаць з парашутам было адмоўлена ў дарогай прэміясаці «Прыгнчы» апелявалі ў партком. Але там адсылалі да дырэктара—гэта справа гаспадарніка Пакрыўджанья ў сваіх лепшых пачуццях, рабочыя ўжо рашылі пісаць калектыўнае пісьмо наркому мясцовай прамысловасці БССР тав. Балціну з просьбай адпусціць спецыяльныя сродкі фабрыцы «Окцябр» на развіццё парашутнага спорту.

Аднак, дырэктар перамяніў сваё рашэнне. Ён згадзіўся задаволіць патрабаванні энтузіястаў парашутнага спорту, але толькі тады, калі існуючы гурток парашуцістаў зробіць свой першы прыжок. Абнаўленыя рабочыя цяпер чакаюць з нецярплівасцю прыжка 13 шчасліўцаў...

Гурток парашуцістаў фабрыкі «Окцябр» арганізаваўся 22 жніўня, пасля дня авіяцыі. У ім займаецца 10 жанчын і 3 мужчыны. Гэта лепшыя ўдарніцы вытворчасці—сёстры **Еўсюціны Ксенія і Вера, Сітэрман, Шакуро, Мішалевіч, Лапша, рабочыя Эльперын, Фельдман.** Яны праходзяць тэорыю парашутнага спорту. 26 жніўня яны ўжо зрабілі трэніровачны прыжкі з вышкі. Яны прыступаюць цяпер да ўкладкі парашута. Асталося зрабіць некалькі аблётаў на самалёце.

### МІЖКАЛГАСНАЯ ЭЛЕКТРАСТАНЦЫЯ

КОПЫЛЬ, 29 жніўня. (Кар. «Звязды»). Два гады таму назад калгасы Быстрыцкага сельсовета «Перамога», «Красавік», «Праўда» і імя Тіміразава пачалі будаваць міжкалгасную электрастанцыю. Зараз звыш 400 дамоў калгаснікаў ужо асвятляюцца «лампачкай ільіча».

# М Е Н С К

\* **Новыя кадры прапагандыстаў.** У ДOME партактыва адбыўся выпуск двухмесячных курсаў прапагандыстаў школ партыйнай асветы прадпрыемстваў Менска. Курсы падрыхтавалі 24 чалавекі.

Новы набор у складзе 30 слухачоў пачне працаваць 10 верасня.

\* **Выплачана выйгрышаў на 94 тыс. руб.** Менская гарадская ашчалка 27 жніўня пачала выплаціць выйгрышаў па аблігаццях 19 тыражу выпуску «Пяцігодка ў чатыры гады» і «Трэцяя пазыка індустрыялізацыі». Штодзённа каса выплачвае да 20 тыс. руб. Двум пазыкатрымальнікам выданы выйгрышы па 1.000 руб. і двум — па 500 руб. Усяго за 4 дні працоўным Менска выплачана выйгрышаў на 94.010 руб.

\* **Уборка мопраўскіх сентаў.** Мопраўскія ар-



У горадзе Менску ў раёне Серабранкі будаваная школа для 900 вучняў. НА ЗДЫМКУ: фасад школы. Фото КАПЛІНСКАГА.

зак арганізацыі Самахва лавіцкага сельсовета ім актыўна дапамагаў шэфы — рабочыя заводу «Большэвік». Сабраныя сродкі пойдучь у фонд дапамогі палітзавольным у капіталістычных турмах.

\* **Абмен апалавых карт.** За час з 1 жніўня

### Навучальны год пачаўся

Учора, 1 верасня, арганізавана пачаўся навучальны год у 43 школах сталіцы БССР. За школьныя парты села 27.000 дзяцей, з іх каля 4.000 навічкоў. Для іх адкрыта 79 новых груп.

Сёлета, як ніколі праведзена падрыхтоўчая работа да новага навучальнага года. У Менску пабудавана 6 новых сталінскіх школ: старыя школы адрамантаваны, даабсталяваны. Школы разгружаны. Ліквідаваны трэція змены. Папоўнены габіеты і лабараторыі. На ўсё гэта выдаткавана звыш трох з паловаю мільёнаў рублёў.

### Вялікі атлас БССР

У інстытут эканоміі Беларускай акадэміі навук прадстаўлена 48 карт, распрацаваных акадэмікам **Пятровічам**, прафесарамі **Кайгаравым, Ракавым**, навуковымі работнікамі **Нікольскім, Прызбражэнскім** і інш. для вялікага атласа БССР.

Карты адлюстроўваюць буйны рост прамысловасці, сельскай гаспадаркі, электрыфікацыі, жыллагадоўлі Савецкай Беларусі, а таксама яе прыродныя ўмовы. Атлас будзе складацца ўсяго з 135 карт. Складанне іх закончыцца ў бягучым годзе.



Лепшымі стралкамі ў падраздзяленні т. Пушкарэва з'яўляюцца т. Тэцэнк і Скобелеў. Шляхам дакладнага вывучэння зброі і добрым доглядам яе, авалодаваючы тэхнічай стральбы яны звышвыдатна разумеюць стральбе.

Усяму гэтому садзейнічае добрая дысцыпліна і акуратнасць у б. Такіх людзей у падраздзяленні т. Пушкарэва шмат т. Тэцэнк і Скобелеў лепшыя з лепшых. За выдатную вучобу неаднаразова прэміраваны камандаваннем часці. НА ЗДЫМКУ: т. Тэцэнк і Скобелеў на праверцы па стральбе з ручнога кулямёта. Фото Г. М. ВАЙШВЕР

### ПА ГАЗЕТНЫХ РАДКАХ ТАВ. ЛЯЎКОУ—СТАРШЫ ЦК МОПР БССР

□□□

### Канферэнцыя бакеншчыкаў ракі Сож

У Гомелі, як паведамляе «Палеская праўда», адкрылася канферэнцыя бакеншчыкаў ракі Сож. У канферэнцыі прымае ўдзел 50 лепшых ударнікаў пушавой гаспадаркі. Перад канферэнцыяй спецыяльная брыгада аб'ездзіла лінію Гомель—Вусце Прыпяці. Брыгада пабывала ў кожнага бакеншчыка на пасту, азнаёмілася з яго работай і бытам.

### Першая раённая соўгасна-калгасная спартакіяда

30 жніўня ў Гомелі на стадыёне «Дынамо» пачалася першая раённая соўгасна-калгасная спартакіяда. У ёй прымае ўдзел 150 чалавек. («Палеская праўда»).

### Калгасны дом адпачынку

Газета «Большэвік Барысаўшчыны» паведамляе, што ў калгасе «Маяк сацыялізма» прыгараднага сельсовета адкрыўся дом адпачынку. Дом вельмі добра абсталяван: набыты новыя ложка, белыя простыні, новыя абрусы і інш. 3 верасня калгас пасылае на адпачынак на адзін тыдзень 6 лепшых ударнікаў.

### Зубныя пратэзы можна хламіраваць у Віцебску

Да апошняга часу металічныя

Праэдытум ЦК МОПР выбраў старшынёй ЦК МОПР тав. М. А. ЛЯЎКОВА.

### БЕГІ ПЛЕМЯНЫХ КОШ

ВІЦЕБСК, 1 верасня. На іпадроме адбыліся міжраённыя бегі племянных коней. Бялі выданы коні кон'завода і чыч ферм калгасаў Віцебскага райскага і Багушэўскага раёнаў БССР і Невельскага раёна Віцебскага вобласці. Разыграны прызы ліку пры Наркамзема БССР.

Рэкардыст конефермы «Тружанік», Віцебскага «Гром» устанавіў усёбеларускі рэкорд па бегу на 2.400 метраў дыстанцыю «Гром» прабег за 45 сек. Другое і трэцяе месцы лі коні «Валанчор» і «Намцебскага конезавода. Калі коні жанік» прысуджана прызавы рублаёў.

Рэстречык. Крымінальнае затрымаў В. Пітромава на дзяржаўных грошай. Пятрыч загадчыкам сталовай частага тэхнікума ў Менску 700 руб. і скаваўся. Потым тупіў на работу ў якасці сталовай пагальні № 2-4 і траціў яшчэ 2.500 руб.

